


Беларусь

Чытайце ў нумары:

Фізік Ларыса і фізік  
Люда • У дарозе і  
дома • Крылы • Ра-  
бочы гонар • Апавя-  
данне "Аднойчы ў  
пахмурны дзень"



**работніца  
і сялянка** 12 1971



Хвёдар ЖЫЧКА

\* \* \*

Клапатлівы ғаспадар —  
Снежны месяц снежань  
Шчодра сыпле на авшар  
Чысціню і свежасць;

Ходзіць ціха, без вятроў,  
Без сляпых мяцеліц,  
Ля дуброў і ля бароў,  
Ля падкоў-аселіц;

Вяжа з ваты світары,  
Сосны апранае,  
Елкам даў на каўніры  
Футра гарнастая.

4600

5

Бел. 05

# ІМЯ НАДЗЕІ КУРЧАНКІ

## Трыццатая

Завод «Электраапарата». Зборачны цех. Участак зборкі цеплавых рэле. Цішыня, як у лабаратоўкі. Зрэдку сустрэнешся з поглядам блакітных ці карых вачэй, на хвілінку адварваным ад справы. Маладыя, цікаўныя вочы.

Тут, на ўчастку зборкі цеплавых рэле, у камсамольской арганізацыі 29 дзяўчат. Трыццатая — Надзея Курчанка, адважная бортправадніца паветранага лайнера АН-24, жыццё якой не так даўно адварвала бандыцкая куля. Але герой не паміраюць. Жыве і Надзея Курчанка ў помыслах і спрахах яе маладых аднагодкаў...

Яна прыйшла на ўчастак зборкі цеплавых рэле напярэдадні XXIV з'езда КПСС. І прымалі яе ў калектыве не так, як звычайна прымаюць дзесяткі іншых юнакоў і дзяўчат, — Надзея прыйшла сюды, мінуўшы заводскі аддзел кадраў. Але ў калектыве улілася навечна.

Тады, напярэдадні XXIV з'езда КПСС, краіна даведалася пра мужны подзвіг камсамолкі Надзеі Курчанкі, і ў тых ж дні калектыв гомельскага завода «Электраапарата», як і ўсе савецкія людзі, браў на сябе павышаныя абавязацельствы, прысвечаныя вялікаму форуму камуністу. У адным з пунктаў павышаных абавязацельстваў камсамольска-маладзёжнага звяза ўчастка зборкі цеплавых рэле гаварылася: «Дабіцца права называцца камсамольскай арганізацыяй імя Надзеі Курчанкі».

Стаць членам арганізацыі імя Надзеі Курчанкі пажадалі ўсе камсамольцы. Але змагацца за ганарове званне могуць толькі лепшыя з лепшых. А такімі якраз і аказаліся ініцыятары. На іх рахунку было шмат добрых спраў: камсамольска-маладзёжнае звязо з месяца ў месяц нормы выпрацовак выконвала ў сярэднім на 130 працэнтаў, амаль усю прадукцыю здавала з першага прад'яўлення, дзеятыннацца камсамольцаў насілі высокое званне «Ударнік камуністычнай працы», астатнія змагаліся за гэта званне.

Акрамя шматлікіх умоў спаборніцтва, было запісана і такое: «штодзённа выконваць заданні за

Надзею Курчанку не ніжэй як на 115—120 працэнтаў».

Слова сваё дзяўчаты стрымалі, абавязацельствы выканалі з гонарам, і напярэдадні XXIV з'езда КПСС рашэннем Чыгуначнага райкома ЛКСМБ камсамольской арганізацыі ўчастка зборкі цеплавых рэле завода «Электраапарата» было прысвоена імя Надзеі Курчанкі.

З таго дня Надзея Курчанка — член калектыву, занесена ў спіс камсамольской арганізацыі, залічана работніцай участка, жыве і працуе поплеч з равесніцамі.

## Не дзеля славы

Хораша спяваецца ў вядомай камсамольской песні: «Слава цябе знайдзе! На заводзе «Электраапарата» набылі вядомасць многія маладыя работніцы. Не дзеля адной славы ўсе дзяўчаты з камсамольской арганізацыі імя Надзеі Курчанкі імкнуцца наперад. Але працоўная слава іх знайшла».

Вось, скажам, Раіса Дэмітрачкова. Радавая работніца, слесар-зборшчык. Гамяльчане, абраўшы Раісу дэпутатам Вярхоўнага Савета ССР, даручылі ёй быць сваім прадстаўніком у вышэйшым органе нашай улады. Раіса Дэмітрачкова ўзнагароджана юбілейным медалем «За доблесную працу. У азначанаванне 100-годдзя з дня нараджэння Ул. І. Леніна» і ордэнам «Знак Пашаны».

Ленінскім юбілейнымі медалямі ўзнагароджаны таксама рэгуліроўшчыца цеплавых рэле Святлана Ладорна і слесар-зборшчык Галя Храпуцкая. За са-маадданую працу і грамадскую актыўнасць дзяўчаты неаднаразова адзначаліся граматамі раённага, гарадскога і абласнога камітэтаў камсамола. Галя Храпуцкая нядаўна ўзнагароджана Граматай ЦК ЛКСМБ.

На заводзе ведаюць і паважаюць перадавікоў вытворчасці Марыю Маляўку, Тамару Жалабкову, Валю Гаеву, Лідзю Андрэеву і многіх іншых.

Лепшыя з лепшых уступаюць у рады ленінскай партыі. Не так даўно сталі камуністамі Раіса Дэмітрачкова і Валя Гаева, толькі што атрымалі партыйныя белеты слесары-зборшчыцы Ларыса Логаш, Соф'я Асіпенка, Таня Белякова, Марыя Маляўка і майстар Тамара Лагвіненка. Але дзяўчаты па-ранейшаму застаюцца з камсамольцамі. Валя Гаева, напрыклад, узнічальвае камсамольскую арганізацыю імя Надзеі Курчанкі, Соф'я Асіпенка, Таня Белякова — члены камсамольскага бюро ўчастка, камітэта камсамола завода.

## Як крынічанька...

Валя Стасянок і Ніна Кашэвіч прыйшлі на «Электраапарата» з дзіцячага дома. Яны і не здагадваліся, што раптам акажуцца віноўнікамі такой шумнай урачыстасці. Іх віншавалі, ім уручалі падарункі, сяброўкі цалавалі і жадалі вялікай і сладкай рабочай дарогі. Ад няёмкасці калінавым агнём пунсавелі дзяўчоўкамі шчокі — то ж так усё нечакана, а з усіх бакоў яшчэ патрабавалі:

**работніца № 12**  
**і сялянка**

СНЕЖАНЬ  
1971

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС  
ВЫДАННIE ЦК КП БЕЛАРУСІ  
ГОД ВЫДАННЯ СОРAK СЁМЫ

Выдавецства ЦК КП Беларусі.

— Не туліцеся ў куток, пакажыцеся, якія выраслі?..

— Вось так, малайцы, прыгожыя выраслі!

Хтосьці тут жа напомніў:

— Але ж не забывайце наша правіла: сто гадоў расці нам без старасці!..

Пакрысе дзяўчата асмялелі, асвойталіся ў нязыклай ролі шаноўных імянінніц, і ўсім стала весела, радасна. Зрэшты, не толькі асмеліліся — яны ўвачавідкі пераканаліся, што з'яўляюцца раўнапраўнымі членамі дружнай камсамольскай сям'і.

У той дзень Валі Стасянок і Ніне Кашэвіч споўнілася па васемнаццаць гадоў. Камсамольская арганізацыя імя Надзеі Курчанкі святкавала іхніе паўнадццаць.

Шмат такіх свят спрабілі дзяўчата. І кожнае надоўга застанецца ў памяці імянінніка, як самае светлае, узнеслае,—такія дні і праз вялікія гады прыгадаюцца напоўненымі ветлівай увагай, прачулай шчырасцю, моцным рабочым і камсамольскім сяброўствам.

Есьць святы і іншыя. Скажам, камусьці ўручана ўзнагарода — свята! Хтосьці дабіўся прыкметнай перамогі — свята! Свята для ўсіх і для кожнага.

На ўчастку, напрыклад, рэгулярна праводзяцца спаборніцтвы за званне «Лепшы слесар-зборшчык». Заваяваць яго не проста — няўмек на ўчастку няма. Тым не менш Тамара Шэрэнкова, Марыя Маліёўка і Валі Гаева заваёвалі яго неаднойчы. І кожны раз яны былі імянінніцамі — было свята.

— Я б параўнаў нашу камсамольскую арганізацыю з крынічанькай, — неяк сказаў майстар участка Віктар Тарасавіч Гуцаў. — Аж неяк шкада, што выйшаў з камсамольскага ўзросту. Пабыць сярод тых камсамольцаў — жыццё адчуць двойчы прыгожым. У іх і будні на святы падобныя.

Сапраўды, суботнікі і нядзельнікі, вечары адпачынку і спартыўныя мерапрыемствы — у большасці выпадкаў ініцыятарам іх правядзення становіцца камсамольская арганізацыя імя Надзеі Курчанкі.

А гэтымі днямі... Гэтымі днямі ўсяму ўчастку зборкі цеплавых рэле прысвоена званне камсамольска-маладзёжнага.

Камсамольская арганізацыя імя Надзеі Курчанкі ахоплена новым патрыятычным рухам — дзяўчата актыўна ўключыліся ў правядзенне Усесаюзнага ленінскага заліку «Рашэнні ХХIV з'езда КПСС — у жыццё!» Кожная камсамолка распрацавала асабістыя комплексныя планы — своеасаблівая павышаная абавязательства, і цяпер змагаецца за іх ажыццяўленне.

У гэтых планах — незвычайная анкета, а мо і часцінка біографіі маладога сучасніка. Гэта — вывучэнне прац Ул. I. Леніна і матэрыялаў ХХIV з'езда КПСС, асноў марксізму-ленінізму і асноў эканамічных ведаў; гэта — штодзённая барацьба за высокую выпрацоўку, за эканомію і ашчаднасць, за здачу прадукцыі аддзелу тэхнічнага контролю з першага прад'яўлення, за прысваенне асабістага кляйма. Камсамолкі горада падтрымалі пачын рабочых Масквы і Ленінграда па барацьбе за высокую культуру вытворчасці. Усяго не пералічыць. Напрыклад, Валі Гаева бярэцца асвоіць пяць сумежных аперацый на канвееры, двух чалавек абучыць прафесіі рэгуляроўшчыка цеплавых рэле. І, як правіла, кожная работніца запісала: «прымаць удзел у выкананні вытворчых заданняў за Надзею Курчанку».

Так жывуць і працуяць дзяўчата ўчастка зборкі цеплавых рэле. І разам з іх рахункам расце і поўніцца рабочы рахунак іхніх равесніц Надзеі Курчанкі.

## ФІЗІК ЛАРЫСА

— Вучоная-фізік? Чаму абавязковая фізік? Пагутарыце лепей з бёлагам, мовазнаўцам, лягчэй будзе разабрацца і вам і чытчам часопіса ў яе спраўах, — раілі ў Акадэміі наукаў. — У нас многа выдатных жанчын-вучоных. Патрэбен толькі фізік?.. Тады Ларыса Фёдаравна Ільюшэнка. Цікавы чалавек, сур'ёзны вучоны.

Чаму ж на гэты раз «толькі фізік»?

Прызнаюся ў даўнім патаемным жаданні — хацелася паглядзець, што робяць сёння, чым жывуць, над чым «чаруюць» у сваіх лабараторыях, які новы сюрприз свету рыхтуюць людзі гэтай усемагутнай науви. Узаемаадносіны нашых сучаснікаў з фізікамі — некалі ў папулярнай дыскусіі гэта зводзілі да схемы «фізікі-лірыкі» — на самай справе куды больш складаныя і супярэчлівия. Ад фізікаў найвялікшае дабро. Мы ведаем гэта. Пранікненне ў самыя глыбінныя глыбіні матэрыі, асваенне космасу, цуды аптычнай тэхнікі, урэшце, тое, без чаго мы сёння не можам уяўіць жыцця, — тэлебачанне, электроннавылічальныя машины... І ад фізікаў (няхай не ад нашых, а ўсё ж ад фізікаў) — найвялікшае зло: чорны грыб над Хірасімай і Нагасакі. Кажуць, што ім, фізікам, сёння падуладны свет, што іх наука не мае граніц і межаў...

Якія ж яны?

Якая адна з іх, жанчына-фізік, што паднялася ў сваёй наўкувой працы на высокую ступень? «Калі не назавеш яе адкрыціі глабальнымі, то значным укладам у науку — без залішняй сціпласці — назваць можна», — так сказаў вядомы фізік акадэмік Мікалай Мікалаевіч Сірат.

Што зрабіла ў жыцці? Што зробіць яшчэ? Якім мэтам служыць яе наука?

...Гэта пачыналася даўно, яшчэ ў першай палавіне пяцідзесятых гадоў. Памятаце, у тых гады наша наука — фізіка перажывала своеасаблівую рэвалюцыю. Занядбанню кібернетыкі, электроннавылічальнай тэхнікі быў пакладзен канец. Стварыць сваю першую электроннавылічальную машину — распрацаваць тэарэтычныя асновы яе і ўвасобіць у першым эксперыментальным экземпля-

ры — такую задачу паставіла перад сабой група беларускіх вучоных. Складанасць справы і высокая адказнасць. І бяспонная ночы (дзеци ў той час былі яшчэ зусім маленкія), і груды прачытаных кніг. Як кажуць, ад азоў мусілі пачынаць. Новыя схемы, новыя рашэнні — над імі давялося паламаць галаву асабіста ёй, Ларысе Ільюшэнке. Яна спецыяліст па магнетызму, і ёй даручаны быў адзін з самых галоўных блокаў — «памяць», «мозг» машыны.

— Тая першая машына працавала без перапынку ўсяго не-калькі хвілін.

І ўсё ж гэта была перамога.

Ільюшэнка... Хаця і здавала-ся мне гэтае прозвішча вельмі знаёмым, але ў першыя гадзіны нашай сустрэчы, калі мы разам з ёю хадзілі па лабараторыях інстытута фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў і я ўважліва, як школьніца, слухала «лекцыі», глядзела на прыбо-ры, — у той час яшчэ прозвішча Ільюшэнка мне нічога не нагадвала.

Ларыса Фёдаравна заставалася для мяне вучонай — чалавекам, да якога я адчувала вялікую пашану. Яна ведае і разумее тое, чаго ніколі б не магла ведаць і зразумець, напрыклад, я — помніца, ох, як помніца школьнага двойкі па фізіцы! І наогул — так мне здавалася — па-сапрауднаму спасцігнуць науку фізіку могуць жанчыны толькі зусім незвычайнія.

А пазней, калі суботнім днём прыйшло да яе дадому, я ўбачыла жанчыну звычайнью. Уся сям'я — і даволі вялікая (усіх трэба накарміць, пра ўсіх пакладаціцца) — старэнка маці, сын, дачка Люда, усе былі ў зборы. Люда таксама фізік. І сын, студэнт радыётэхнічнага, недалёка адышоў ад прафесіі маці. Уся сям'я ў зборы, не было толькі бацькі... І вось адчыніліся дзвёры, я ўбачыла Уладзіміра Паўлавіча Ільюшэнку. Адразу ўспомнілася...

Званне, аўтарытэт, пасада... Да яе ўсё гэта прыйшло пазней, шмат пазней. Спачатку была студэнтка, сціплая, сур'ёзная, як і многія дзяўчата на фізімце. Не надта ўмела рабіць прыгожыя прычоскі, эффект на «падаваць» сябе («дзе нам было да філолагаў!») — і ўсё ж

# I ФІЗІК ЛЮДА

заявала сэрца аднаго з самых сімпатычных на той час хлопцаў універсітэта. На Уладзіміра Паўлавіча, а тады проста Валодзю, высокага, прыгожага хлопца, кідалі зацікаўленыя позіркі самыя юныя і самыя смелыя першакурсніцы. Куды было да іх сціплым, стрыманым дзяўчатаам старэйшых курсаў, якія прыйшлі праз вайну. Але Валодзя вылучыў сярод усіх яе, Ларысу Клімко. Значыць, было ў ёй нешта такое... Тоё, што вышэй за ўсе касметычныя хітрыкі, што не мінае разам з модай і нават разам з узростам і дадзена жанчыне на ўсё жыццё. Цудоўная сардэчная ўсмешка, розум, добрая душа і моцная воля. І надзеянае сэрца. Вайна навучыла Уладзіміра выбіраць толькі надзеіных сяброў...

Трэба працягваць нашы размовы пра справы, пра навукі, пра інстытут. А мы сустрэліся так нечакана, даўно мінулі тыя гады, калі ў ліку першакурсніц была і я. Здаецца, былі мы і не надта знаёмыя ў тыя часы, а вось сустрэліся — і пайшло: «А памятаеце?», «А памятаеш?»

І разам з гэтым сумнае, непазбежнае. Так, па старэлі... Так, змяніліся... Ва ўсіх ужо дарослыя дзеци. Кучаравая Валодзева чупрына стала зусім белай і зусім некучаравай... Няма ўжо некаторых наших аднакашнікаў, упалі, як падсечаныя дрэвы: «памятаецце Толю Гоціна, Сашу Вашкевіча?» Хлопцы, што прыйшлі ва ўніверсітэт, як і ён, як і яна некалі, з самага пекла вайны.

Успаміны наши агульныя. І успаміны іх уласныя.

— Я перажыла ленінградскую блакаду... Некалькі гадоў назад прыехала ў Ленінград на канферэнцыю, хаджу па знёмых вуліцах і ўсё не магу вярнуцца ў наш час, ўсё дзіўлюся: як гэта людзі абыякава праходзяць каля хлебных магазінаў, спакойна глядзяць на груды хлеба, белага, чорнага. Я і сёння не магу, каб хоць адну хвілінку не было хлеба — такое пачуццё ад блакады засталося.

Можа і не лішнімі ў нашай размове былі ўсе гэтыя «памятаеш»...

Фізік, праз жыццё якога, праз жыццё бліzkіх якога так прыйшла вайна... Якім проблемам ён мог прысвяціць сваё

жыццё? Над чым працуе сёння?

Аснова асноў «памяці» ЭВМ — ферытавыя сардэчнікі. Іх магчымасці вялікія, вельмі вялікія, але... Рабіць іх вельмі складана, і капрызы ў іх ёсць, і наогул, ці такія ўжо вялікія іх магчымасці? Шмат гадоў Ларыса Фёдараўна працуе з ферамагнітнымі плёнкамі — моцнымі канкурэнтамі ферытавых сардэчнікаў. Плёнкі — гэта ўжо цуд не столькі сённяшняга, колькі заўтрашняга дня. На тоненькай падложцы спецыяльным метадам асаджаюцца яшчэ больш тонкім, у некалькі мікронаў слоем, жалеза, нікель, кобальт і іх сплавы. Плёнкі адпаведна намагнічваюцца і ў залежнасці ад саставу, прапорцый мяніяюцца іх якасці.

«А што калі...» — бярэцца адзін састаў, бярэцца другі. Вучоныя «чаруюць», эксперыментуюць, і вынік, чаканы ці зусім нечаканы, бывае заўсёды цікавы для навукі. І вельмі часта адразу ж становіца каштоўным для практыкі.

Упершыню ў Беларусі, можа нават упершыню ў нашым Саюзе на салідную навуковую аснову паставлены электралітычны спосаб атрымання ферамагнітных плёнак. Дасюль прызнаваўся толькі вакуумны. Дасканальная метадалогія вось гэтага электралітычнага спосабу — а перавага яго ўсё больш і больш становіца яўнай — і ёсць мэта сённяшніх пошукаў Ларысы Фёдараўны, яе паплечнікаў па лабаратарыі, якой яна кіруе.

Нялёгка ўсё гэта зразумець нам з тобой, чытач. Мы ж не спецыялісты. А што, калі задаць пытанне самой Ларысе Фёдараўне: што прыносяць у жыццё, у практику, у наш сённяшні дзень вайны плёнкі?

— У фізікі і сапраўды няма мяжаў, калі накіраваць яе на служэньне людзям, на дабро. А плёнкі... Гэта — перш за ўсё электроннавылічальныя машыны. А ў будучым аб'ёмная фотаграфія, аб'ёмнае тэлебачанне, аб'ёмнае кіно. Хіба не цікавяць яны ўсіх нас? Думаю, што ме-

Ларыса Фёдараўна Ільюшэнка.



дыцына таксама не застанецца пакрыўджанай.

...Затрымлівецца Ларыса Фёдаравна ў сваім інстытуце звычайна пазней. Акрамя навуковай, у яе ёсьць яшчэ і адміністрацыйная работа, яна намеснік дырэктара інстытута фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў. Але здареца іншы раз, што маци з дачкой ідуць дадому разам. Ідуць па шырокім Ленінскім праспекце сталіцы дзве жанчыны, два фізікі, прадстаўнікі двух пакаленняў навукі. У адной за плячымі гісторыя фізікі трох яе апошніх дзесяцігоддзяў.

Учараши дзень, сённяшні і будучыня. У другой — толькі сённяшні і толькі будучыня.

Перакінуцца двумя-трыма сказамі.

— Як там у вас? Што сёння рабілі?

У навукова-даследчым інстытуце, дзе працуе Люда, ідуць даследчыя работы па галаграфії. Што такое галаграфія? Гэта аб'ёмнае фота, гэта калі асобае пераламленне светавых променяў дае магчымасць зрабіць здымак якой-небудзь рэчы ў поўным яе аб'ёме, каб выглядала яна такой, як ёсьць, як «жывая». И нават калі гэтую рэч заўяніе сабою іншы прадмет, здымак усё роўна павінен атрымацца. Галаграфія — гэта адзін з самых-самых апошніх сюрпризаў, якія падрыхтавала свету фізіка. Падводныя здымкі, метэаралагічныя, падземныя. Медыцына... Археалогія... I, зрешты, праста фатаграфія чалавека — як жывога! Добры, міралюбны падарунак людзям. На радасць ім.

У доследах па галаграфії выкарыстоўваюцца ферамагнітныя плёнкі. Тыя самыя, над якімі шмат гадоў працуе беларускі фізік Ларыса Фёдаравна Ільюшэнка.

А. УЛАДЗІМІРАВА

Леанід ДАЙНЕКА

\* \* \*

Размовы пра вечнасць заводзім,  
Аб ёй уздыхаем часцей.  
А ўжо за парог выходзіць  
Дзяцінства нашых дзяцей.  
О, веку і тэмпры і рымы!  
Хай хуткасць дзяцей не саб'е.  
Знаходзім мы ў іх свае рысы,  
Губляючы штосьці ў сабе.  
Жыцця не засоне крыніца.  
Касцёр абнаўлення гарыць.  
Павінны мы ўсе паўтарыцца,  
А, значыць, павінны мы жыць!  
Іскрынкаю гаснучы звонкай,  
Пакінем ім радасць, не сум.  
Хай стануць іх душы

скарбонкай

Усіх наших песен і дум.



**РАБОЧЫ** дзень у саўгасе пачынаецца і канчаецца не па гадзініку, а па сонцы. Пад вечар шафёр саўгасага «Масквіча» зайшоў да дырэктара:

— Яўгена Іосіфаўна, ставіць машыну ці паедзем яшчэ куды?

Дырэктар глядзела ў акно, за якім дарагаў асенні дзень. На дварэ стаяў канец каstryчніка. Але сонца яшчэ калі-нікалі песьціла людзей сваім светлом і цяплом. Вось і сёння: нач пасерабрыла інеш прырэчныя травы, маладую азіміну, а днём па-летняму было яшчэ цёпла.

— Таварыш Войтас! — яшчэ раз аклініў шафёр дырэктара.

А яна, не абарачваючыся, махнула рукой.

— Пачакай крыху.  
Шафёр асцярожна прычыніў дзвёры кабінета. Яму раптам захацелася адгадаць, якімі клопатамі зараз занята галава

Хлеб у гаспадарцы — гэта ўсё: і мяса, і малако. Яшчэ некалькі гадоў назад пра сённяшні размах было нават боязна маўрыцы. Атрымалі за 9 месяцаў на 100 га зямельных угоддзяў па 149 цэнтнераў мяса. Вялікая лічба! А да канца года саўгас яшчэ атрымае па цэнтнераў 60, і тады будзе не 140, а ўсіх 200.

Высокія вытворчыя паказыкі радуюць людзей. Дык што ж непакоіць дырэктара? Не знайшоўшы на гэта адказу, Генадзь зноў зайшоў у кабінет:

— Яўгена Іосіфаўна!

— Вось што, Генадзь, заўтра на доўгікту паедзем у дарогу. А сёння ідзі адпачывай.

— Дык і вам бы не шкодзіла адпачыць.

— Адпачыць?! А і праўду ты кажаш, — усміхнулася Яўгена Іосіфаўна. — Але адпачнем заўтра, у дарозе.

Есць пытанні, якія ні трэст, ні мясцо-

## УДАРОЗЕ

яго дырэктара. Калі пачалі механізацыю ферм, тады Яўгена Іосіфаўна дзень і нач была то ў дарозе, то ў кабінетах начальства, то побач з механізатарамі.

Механізація свінарнікі нават і ў атамны век не такая простая рэч. Трэба дакументацыя, матэрыялы, грошы. А без механізацыі зараз ні кроку. Усё падлічваеца, усё ўзважваеца, усё правяраеца. Што значыць 1600 свіней? Раней іх даглядалі дваццаць чалавек, а зараз, пры механізацыі, толькі чатыры. Затраты працы зменшыліся, значыць, знізіўся сабекошт прадукцыі.

У дырэктора саўгаса кожны дзень праходзіць у вялікіх і малых клопатах. Вясна на хаця і пачалася рана, а цяпла доўга не было. Пасяялі яравыя, а халодныя паўночныя вятры прыціснулі да зямлі пасевы. Раптам холад змяніўся спякотай. Усё жывое млела, прасіла піць, а на небе ні хмурынкі. Але як ні капрывілі вясна і лета, а ў саўгасе атрымалі па 26 цэнтнераў збожжа з гектара. Адмены ўраджай!

Ды хіба толькі збожжа дае высокія ўраджай? Усё, што ні вазьмі: і бульба, і буракі, і травы! Усё добра расце.

Але каб зямля шчодра плаціла чалавеку за працу, то і чалавеку трэба няманіла ў класці ў яе. У саўгасе «30 год БССР» любяць зямлю. Тут дбалыя і працавітыя людзі. За агратэхнікай апрацоўкі сочыць старшы аграном Аляксандар Куцур. Лабараторныя аналізы падказваюць агроному, што рабіць, каб зямля давала добрую аддачу. На адным участку трэба калініна ўгнаенні, на другім — фосфарныя, на трэці — даць больш азотных.

Землі бедныя: пяскі ды каменне. Але высокія майстэрства хлебароба ў тым, што на любых глебах трэба ўмець атрымліваць высокія ўраджай.

Выяўля ўлады вырашыць не могуць. Ні саўгас, ні калгас не могуць здаць жывёлу на мясо тады, калі яны пажадаюць. Толькі па графіку!

— А калі жывёла гатова да здачы? Чакаць?

— Чакаць. Калі трэба месяц — то месяц, калі два — значыць, два.

Шчыра кажучы, гэтыя графікі складзены толькі з улікам патрэб прадпрыемства, нікто не лічыцца з патрэбамі гаспадарак. Згодна графіка саўгас у сярэдзіне каstryчніка мог здаць на мясакамбінат вялікую партыю адкорнікаў. Але мясакамбінат не прыняў. Для яго графік — фармальнасць. Прадпрыемства не цікавіць, што кожны дзень перакорму жывёлы абыходзіцца гаспадаркам у залатую капейку, якая грай кладзеца на сабекошт прадукцыі.

На жаль, так бывае не толькі на Гродзеншчыне. Па 30—40 дзён трывалі на перакорме жывёлу многія гаспадаркі Салігорскага, Слуцкага раёнаў. Трэба шукаць выйсця. У Яўгені Іосіфаўны ёсьць свая думка на конці гэтага. А што, каб у кожным раёне пабудаваць невялікія прадпрыемствы па перапрацоўцы мяса? На такім навялікім заводзіку можна было б вырабляць кансервы: ялавічыну тушаную, свініну тушаную, каўбасу кансерванную.

Сваю думку Яўгені Іосіфаўна пацвярджае фактамі з жыцця. Там, дзе калгасы пабудавалі свае кансервавыя і сокавыя заводы, у іх і садавіна і агародніна падгаспадарску прыбрана да рук.

Перагружаны мясакамбінаты, халацільнікі. І не толькі калгасы і саўгасы не могуць своечасова здаць жывёлу. Спянены прыём жывёлы ад насельніцтва. I, мусіць, мае рацыю Яўгені Іосіфаў-

Дырэктар саўгаса  
Яўгенія Іосіфаўна  
Войтас (справа),  
старшы аграном  
А. А. Кучура і эка-  
наміст А. У. Саў-  
чук.  
Фота  
Ул. Гофмана



## І ДОМА

на наконт гэтых заводаў. Такія прадпрыемствы маглі б круглы год працаўца на мясе, купленым у насельніцтва.

Калі Яўгенія Іосіфаўна штосьці задумала, яна пачынае падлікі. Браліся механізаваць фермы — спачатку падлічыла, што гэта дасць гаспадарцы, ці хутка выкупляцца затраты.

Калі справы ладзяцца, у яе весела свецяцца сіня, як васількі, вочы. Так могуць свяціцца вочы толькі ў чалавека, якому праца ў радасць. Работа самы лепшы адпачынак — гэтыя слова яна памятае з маленства. Іх некалі казала маці.

А маленства ў Жэні Войтас было нялёгкае. Іх у сям'і было сямёра дзяцей. Бацька — беззямельны. Тады не думала Алена Гаўрылаўна, Жэніна маці, што яе дачка закончыць школу, інстытут і стане аграномам. Не думала і Яўгенія Іосіфаўна, што ёй даручаць кіраўніцтва такой гаспадаркай. І яна прыпамінае сустрэчу у райкоме партыі.

...Калі сакратар райкома пасля кароткай гутаркі прапанаваў Яўгенія Іосіфаўне прыняць саўгас, яна збянтэжылася.

— Пачакайце, таварыш сакратар.

— Чакаць, міная, няма часу. Скажаце, маладая, не спраўлюся... І добра, што маладая. Вось і гаспадарце.

Сакратар устаў і па-бацькоўску цёпла сказаў:

— Ведаем цябе, Яўгенія Іосіфаўна, даўно прыгледзеліся. Пісьменная, камуніст, настойлівая, людзей любіш, умееш арганізаваць справу... Усе якасці, якімі павінен валодаць кіраўнік.

Дагэтуль Яўгенія Іосіфаўна працевала ў саўгасе «Скідзельскі»: загадвала кадрамі, была эканамістам. Школай, дзе вучылася абыходжанню з людзьмі, быў камсамол. Шэсць гадоў — нязменны

камсамольскі важак саўгаснай моладзі...

— Ведаецце, — задумліва сказала малады дырэктар, — першы крок боязна рабіць не толькі дзіцяці...

Але зроблены першы крок, пройдзены вялікі шлях. Справы ў гаспадарцы ідуць як след. Чыстыя прыбыткі летася склалі 169 тысяч рублёў, а сёлета вырастуць да 200 тысяч. Сабекошт цэнтнера свініны знізіўся да 118 рублёў, а ялавічыны да 113.

— Гэта добра ці не?

— У параўнанні з іншымі, — усміхнулася дырэктар, — нядрэнна.

— Якія планы ў вас на будучае?

— Атрымліваць мяса чым найбольш і чым найтанныней. Прадпасылкі для гэтага ў нас ёсць. Цудоўныя людзі працуюць...

Калі зашла гутарка пра людзей Каменнай Русоты, Яўгенія Іосіфаўна ажыла, засвяцілася. З якой любоў і павагай яна расказвала пра свінарак Таццяну Вараб'ёву, Антаніну Зорку, Ніну Фёдараву, Ганну Буйніцкую!

— Ніна Фёдарава майстар першага класа. Маці чатырох дзяцей. На ферме бяззменна 15 гадоў. Адна за год дae пяцьдзесят тон свініны. Пяцьдзесят тон, падумайце!

І пра каго б ні гаварыла, усе ў яе людзі незвычайнія, сціплыя, працавітыя.

...Раніцай мне хацелася сустрэцца яшчэ з Яўгеніяй Іосіфаўнай. Трэба было ўдакладніць лічбы, факты. У канторы сказали:

— Яшчэ з цёмным паехала.

— Куды?

— У раён. Вырашаць неадкладныя пытанні.

А пытанняў гэтых у дырэктара саўгаса яшчэ вельмі шмат.

Мікола СЕРГІЕВІЧ

## ВУЧЫЦЕСЯ

### З ГОНАРАМ!

ЦК КПСС і Савет Міністраў СССР у адпаведнасці з рашэнням XXIV з'езда КПСС разгледзелі пытанне аб мерах па дайшаму паляпшэнню матэрыяльных і жыллёва-бытавых умоў студэнтаў вышэйших і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных установ.

Пастановай, прынятай па гэтым пытанню, прадугледжваецца павышэнне з 1 верасня 1972 года стыпендый студэнтам ВНУ ў сярэднім на 25 працэнтаў і навучэнцам сярэдніх спецыяльных навучальных установ — на 50 працэнтаў. Стыпенды ўстанаўліваюцца ў наступных размерах: студэнтам вышэйших навучальных установ у залежнасці ад спецыяльнасцей і курса навучання ад 40 да 60 рублёў у месяц; навучэнцам сярэдніх спецыяльных навучальных установ у залежнасці ад спецыяльнасцей (на ўсіх курсах навучання) — ад 30 да 45 рублёў у месяц. Пастановай прадугледжваецца пашырэнне кола стыпендыятаў у вышэйших і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Стыпенды студэнтам і навучэнцам будуть выплачвацца з улікам іх паспяховасці і ўдзелу ў грамадскім жыцці навучальнай установы.

Пастановай вызначаны меры па значнаму пашырэнню будаўніцтва інтэрнатаў для студэнтаў вышэйших і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных установ. Саветам Міністраў саюзных рэспублік, адпаведнымі міністэрствам і ведамствам СССР даручана ажыццяўіць у бягучай пяцігодцы будаўніцтва інтэрнатаў агульнай плошчай 5,7 млн. квадратных метраў.

Пастановай намечаны меры па значнаму паляпшэнню арганізацыі грамадскага харчавання, медыцынскага абслугоўвання студэнтаў і навучэнцаў. Саветам Міністраў саюзных рэспублік, міністэрствам і ведамствам СССР пропанавана пашырыць сетку столовых і буфетаў пры навучальных установах і інтэрнатах; забяспечыць аснашчэнне прадпрыемстваў грамадскага харчавання неабходным абсталяваннем, палепшыць забеспечэнне іх продуктамі харчавання.

**Н**А гэтым заводзе— і на двары, і ў яго неабсяжных, пад самае неба, шкляных цэхах— усе людзі здаюцца дзіўна маленькімі. І на нейкі момант табе, новаму чалавеку, які трапіў сюды ўпершыню, можа нават здацца, што ты апынуўся раптам у казачнай краіне ліліпутаў і сам таксама зрабіўся ліліпутам... Над табой, на доках, гатовыя вось-вось узмахнуць магутнымі крыламі, замерлі дзівосныя птахі-гіганты.

На стальнym апярэнні— на фюзеляжы— чароўныя знакі: ТУ-124, ТУ-134, ИЛ-14, ЯК-40...

Чары знаўкоў.

Мы на Мінскім ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга авіярамонтным заводзе.

На яго доках пасажырскія і грузавыя лайнеры— нашы, айчынныя, а таксама замежныя: з КНДР, Манголіі, Непала, Егіпта, Эфіопіі, Югаславіі, Венгрыі, Румыніі, ГДР, Балгарыі, Польшчы...

Тры тысячи пяцьсот — пяць тысяч лётных гадзін працуе ў небе самалёт. Адлётае свае гадзіны— і становіща на рамонт. Завод разбірае і дэфектуе яго велізарнае, складанае цела: усе яго агрэгаты і дэталі— да апошняй гачкі! На авіярамонтным заводзе самалёт нараджаецца зноўку, тут ён атрымлівае другое жыццё... Аднак да новай службы ён прыступіць пасля таго толькі, як яго выпрабуюць— тут жа, на заводзе— на лётна-выпрабавальнай станцыі.

Аднак хутка казка кажацца. Не так хутка робіцца работа, ды яшчэ такая, як у гэтых цэхах, дзе самалёты, лічы,

будуюцца наанава. Тэрмін рамонту— не такі ўжо вялікі ўвогуле. Пасля яго ў неба ўзлятае птушка, што ў летуценнях мроілася чалавецтву цэлыя стагоддзі...

Вернемся аднак да тых, хто выпраўляе гэту сталёвую птушку ў палёт,— вернемся да людзей, што працуе на Мінскім авіярамонтным заводзе.

\*\*

Пачнем з того, што наша першае знаёмства адбылося ў знамянальны дзень: 19 кастрычніка ЦЗЛ (цэнтральны заводскі лабараторы) Мінскага авіярамонтнага завода было прысвоена званне калектыву камуністычнай працы. Дагэтуль ганаровае званне работніка камуністычнай працы мелі 23 чалавекі з 32. У той дзень, 19 кастрычніка, яго атрымаў уесь калектыв. Удакладнім: калектыв— першы на заводзе, і калектыв— амаль выключна жаночы... Мужчыны ў ЦЗЛ складаюць меншасць, хоць у цэлым завод можна лічыць прадпрыемствам мужчынскім. Якіх кашыце: рамонт самалётаў! Справа як быццам і сапрауды мала жаночая... І вось, як сцвердзіла практыка і жыццё, жанчыны заваявалі першынство!


Праўда, перамога не далася лёгка. Не далася выпадкова. Гэтаму папярэднічалі выключнае творчае напружанне і— не пабаімся гэтага сцверджання— жаночая настойлівасць і самаадданасць.

(Не выпадкова ж Цэнтральная лабараторыя атрымала дваццаць адно заахвочванне ад завода.)

Бо што такое работа ў лабараторы, і, тым больш, у цэнтральнай заводскай, якой падпрацаваны даследаванні астатніх лабараторый заводаў? Часам— і гэта бывае зусім нярэдка— ты прасядзіш, сагнуўшыся над мікроскопам, усе 8 гадзін, увесе свой работы дзень, удакладняючы чатыры лічбы пасля коскі... Часам і не адзін дзень змарнуеш на пошуку і ўдакладнение нейкай дзесяцітысячнай «драбінкі», без якой, калі яе не знайсці і не ўдакладніць, будзе прастойваць цэх, і якая, калі ад яе адмахнуцца, можа нарабіць непапраўнай бяды. Звычайна гэтыя «чатыры лічбы пасля коскі» (выраз начальніка ЦЗЛ Зямфіра Сямёнаўны Нікіфаравай) здольны «вытрываць» толькі жанчыны. Мужчыны, часцей за ўсё, капітулююць і ўзнімаюць белы сцяг... Ці не таму ў нас так многа «жаночых» прадпрыемстваў, устаноў і наогул заняткаў— там, дзе патрэбны вялікай цярпілівасць і самаадданасць? Скажам, месцына ці галіны навучання і выхавання. Аднак гэта ўжо іншае пытанне, і яно патрабуе свайго асвятлення...

З работай ЦЗЛ нас знаёміць начальнік лабараторыі, кандыдат тэхнічных наук Зямфір Сямёнаўна Нікіфарава. Папярэдне, знаёмічыся з ёю самаю, зробім невялікі экспурс пад ўласнай дарозе ў авіяцыю. У 1959 годзе Зямфір Сямёнаўна скончыла рыбыні інстытут у Астрахані. Рыбы— не таму, што ён быў

# Кефчычык



У цэху авіярамонтнага.

Фота Ул. Вяхоткі.

Начальнік цэнтральнай заводскай лабараторыі Зямфір Сямёнаўна Нікіфарава са сваімі супрацоўнікамі.



Апошняя праверка— і самалёт ТУ-134 Грамадзянскага паветрага флоту Германскай Дэмократычнай Рэспублікі ідзе ў неба



«лёгкі» ці таму, што заходзіўся дома. (Яе сям'я ў той час таксама жыла ў Астрахані). У рыбным інстытуце яна выбрала факультэт і спецыяльнасць інжынера-механіка па суднабудаванні. І таму ёй было не боязно, хоць было і не вельмі лёгка, адразу ж пасля інстытута, па ўласным жаданні, паехаць у Магадан і працаўць там начальнікам бягучага рамонту самалётаў. У яе тады, як сама яна кажа, было «нулявое ўяўленне аб вытворчасці», аднак станкі і абсталяванне ёй былі знаёмыя (такія ж, як і на суднабудаўнічых заводах), а таварышы па работе аказаліся людзьмі вопытнымі і такімі ўважлівымі і добразычлівымі, што тыя трыв гады работы на Далёкай Поўначы засталіся ў Зямфіры Сямёнаўны, бадай, самым светлым і шчаслівым успамінам... («Магадан—вельмі кампактны і вельмі сучасны горад... Клімат, кажаце, суровы? Да не—трэба толькі прывыкнунуць... Вятры моцныя? Ну і што ж—няхай сабе дзымуць! Доўгая зіма? Затое лета якое! Непараўнальная лета на Далёкай Поўначы...»).

Поўнач загартавала яе, навучыла самастойнасці і таварыскасці. Зрэшты, гэтыя рысы ішлі, мусіць, яшчэ і ад сям'і. Напрыклад, старэйшая сястра скончыла медыцынскі інстытут і таксама не засталася дома, а паехала лячыць людзей у Благавешчанска-Амуры.. І маці, хоць і жыла адна, не

плакала, не адгаварвала, не адчайвалася за сваіх няўрымлівых дачок.

...У Мінску начальнікам ЦЗЛ авіяцыйна-рамонтнага завода Зямфіра Сямёнаўна працуе з 1964 года. У 1967 годзе яна скончыла завочна Кіеўскі інстытут інжынераў грамадзянскай авіяцыі.

У залежнасці ад профілю работы і мэты, якая перад ёю ставіцца, ЦЗЛ выконвае дзве асноўныя функцыі: метралагічную, дзе неабходна ажыццяўленне адзінства ўсіх мер і вымярэнняў, і тэхналагічную, якая заключаецца ў непасрэдным контролі і дэфектацыі дэталяў самалёта, што павінен пайсці ў рамонт. У лабараторыю звычайна прыходзяць дэталі, якія немагчыма праверыць і даследаваць па ўмовах цэха. У рамонт яны могуць пайсці толькі пасля дэфектацыі і квалифікованага заключэння ЦЗЛ. Абавязкова, шляхам шматлікіх доследаў, кантролюеца ў ЦЗЛ таксама работа тэрмічнага цэха.

Такім чынам: кантроль, кантроль і кантроль—гэтаму падпрадкавана ўся работа ЦЗЛ. (Без яе дазволу ні адна дэталь не будзе запушчана ў вытворчасць). І цікавая яна тым, што кожнае даследаванне тоіць у сабе загадку, а часам і не адну: чаму, з якой прычыны разбурылася дэталь? Што на яе ўздзейнічала?

І тады пошуки: здымкі, здымкі... (Вось яна, тая згубная трэшчынка ў

хромавым пакрыцці!) Назіранні за металографічным мікраскопам (ён даследуе структуру металу, маючы здольнасць павелічэння ў 300—2000 разоў!), праверкі і пераправеркі—усё гэта падпрадкавана адной суроўай і найадказнейшай мэце: заўважыць дэфект, знайсці выток хваробы, каб ведаць, чым яе лячыць і як у наступны раз папярэдзіць.

Пошуки. Пошуки без канца. Рацыяналізаторская прапановы...

Пра гэта запісаны таксама і ў сацыялістычных абавязацельствах, прынятых ЦЗЛ на агульным сходзе.

У 9-м пункце так і гаворыцца пра гэта: падаць да канца 1971 года не менш 10 рацыяналізаторскіх прапаноў. Гэтае абавязацельства тут перавыканалі.

Рацыяналізацыя—адзін з курсаў, па якім ідзе, ва ўмовах сацыялізму, навукова-тэхнічны прагрэс,—менавіта гэтым курсам кіруеца ў сваёй штодзённай работе і нястомных пошуках новага і перадавога ЦЗЛ Мінскага авіярамонтнага завода.

І ёсё гэта, пра што мы тут—па прычыне абмежаванай плошчы—гаворым бегла і скорагаворкай, усё гэта ў ЦЗЛ ажыццяўляеца мілымі дзяўчатамі і жанчынамі ў белых халатах. Кожная з іх—у прынцыпе—мае сяродн-тэхнічную адукацию. Або наш Мінскі політэхнікум, або Варонежскі авіяцыйны тэхнікум. Большасць вучыцца завочна ў Кіеўскім інстытуце інжынераў грамадзянскай авіяцыі. Есць студэнты універсітэта.

І сама начальнік ЦЗЛ Зямфіра Сямёнаўна Нікіфарава ў мінулым, 1970 годзе абараніла кандыдацкую дысертацию (адзіны кандыдат тэхнічных навук на ўесь завод!—гэтым можна ганарыцца і ёй самой, і ЦЗЛ, і, вядома ж, заводу) на тэму: «Даследаванні фізіка-механічных асаблівасцей швоў зваркі ў працэсе цыклічнага нагрузкення».

Не віна Зямфіры Сямёнаўны, а наша ўласная бяда ў тым, што авіяцыя і яе патрэбы знаходзяцца ад нашых ведаў на такай касмічнай адлегласці... І таму прызнаемся, што нам, недасведчаным, і тэма дысертациі і пакладзеная ў аснову яе даследаванні гавораць вельмі мала. Прыймаецца і папросім, каб Зямфіра Сямёнаўна раслумачыла нам і расказала...

Аказваецца, чатыры гады напружанай працы, творчых узлётаў і расчараванняў, пошукаў і знаходак маладога вучонага былі падпрадкаваны адной мэце: удасканаліць метод прагназіравання жыццяздольнасці і даўгагалецця зварных дэталяў. Жыццяздольнасці і даўгагалецця...

Ну, вось цяпер, здаецца, мы зразумелі, якую «вагу» мае навуковая работа начальніка ЦЗЛ Зямфіры Сямёнаўны Нікіфаравай, якая яна перспектыўная і колькі абяцае ў будучым. І трэба думаць, што на гэтым Зямфіра Сямёнаўна не паставіць «кропку», а што яна пойдзе на заваёвы наступнай вяршыні ў навуцы.

І напэўна ж, знайдуцца ў яе паслядоўнікі: калектыву ЦЗЛ творча актыўны, дзейны і малады і, самое галоўнае, ён заўсёды ў пошуку, а гэта значыць—у палёце...

А. ВАСІЛЬЕВА

# РАБОЧЫ ГОНДАР

«...За паспяховае выкананне планаў восьмай пяцігодкі ўзнагародзіць ордэнам Леніна: Гарыставу Соф'ю Рыгораўну, рэвальвершчыцу мінскага завода імя Леніна; ордэнам «Знак Пашаны»: Струшкевіч Яніну Антонаўну, мантажніцу мінскага завода імя Леніна...»

З Указа Прэзідіума Вярхоўнага Савета СССР.

— Доля чалавечая... У аднаго яна, нібы тая жар-птушка, з дзяцінства ззяе, другі ногі саб'е, пакуль зловіць сваё шчасце... А то і не зловіць, так і будзе марна гібець ды іншым зайдросціць. Такая яна, доля. Ад самога чалавека не залежыць. Вось вы паслухайце пра маю дачку...

Старая жанчына, неяк бездапаможна кінуўшы на калені на труджаныя рукі, вядзе няспешную гамонку пра ту ю спрадвечную жаночную бяду, калі «ён дзень пры дні п'яны», а яна «б'еца, як рыба аб лёд, усё адна ды адна». І разумніца дачка, і вучылася, а вось як бывае...

Колы вагона выгаворваюць, нібы падтакваючы жанчыне: «Так яно, так яно...». Людзі, якіх жыццёвия патрэбы сабралі ў дарозе, у гэтym цымляным вагоне, моўчкі слухаюць, не перабіаючы.

— Вучылася, так. Ну, а як замуж выйшла, то кінула. Ды і навошта сямейнай жанчыне тая вучоба. Муж зарабляе, а ты гаспадарку вядзі, як спрадвеку было. Жанчына без мужа — нішто, гэта так. Але што ж ты будзеш рабіць, калі муж такі няўдалы...

— А няхай яна яго кіне, калі няўдалы. Я б і дня не жыла з такім! — падае бойкі голас суседка ад акна.

— Не, не кажыце... Жанчыне нельга адной. Тут нічога не паробіш. Доля такая...

Стараадаўняя мудрасць, падмацаваная сучаснымі прыкладамі, прымушае на хвіліну думаць так, як думае гэта старая жанчына. І ў той жа час хочацца спрачацца, стаць на абарону іншай мудрасці, іншых прыкладаў. Людзі, што сабраліся ў вагоне, пачынаюць спрэчку. Знайшліся ў той спрэчцы і прыклады пераканаўчыя, і аргументы больш важкія, якія выказвалі адну думку: доля чалавека — у руках яго, а не недзе там, у прасторы, незалежнай ад яго волі.

Выпадковая дарожная размова чамусьці прыгадалася цяпер, праз год, пры обставінах не зусім звычайных.

...Мы пазнаёміліся ў парткоме завода імя Леніна. Соф'я

Рыгораўна чымсьці нагадвала ту ю жанчыну, што завяла ў вагоне гамонку аб нешчаслівой жаночай долі. Можа вачыма — мудрымі, задумлівымі, можа — рукамі, натруджанымі, рабочымі. Але іншая мудрасць была ў словах Соф'і Рыгораўны, іншы гонар свяціўся ў яе вачах.


— Не скажу, што лёгка жыла. Не. Працаўца пайшла на фабрыку з шаснаццаці гадоў. Не з лёгкадумства, як часам цяпер бывае, а трэба было. Працаўала. Добра працаўала, старалася. Бо камсамолкай была. І ў газэце пра мяне тады пісалі... Вельмі мне розная тэхніка падабалася. Станкі, мышыны. Цяпер гэта не вялікае дзіва, калі жанчына мышыну водзіць. А тады я на курсы шафёрскія запісалася — нібыта подзвіг здзейсніла. Толькі не давялося шафёрам быць. Вайна пачалася...

Скупа, нешматслоўна расказвае жанчына пра сябе, нібы падкрэсліваючы: «А што там расказваць, усе так жылі...» Але я ўяўляю яе, камсамолку трыватых гадоў, удзельніцу нашых першых пяцігодак, за станком на фабрыцы, у святочнай першамайскай калоне, за рулём даваеннай «палутаркі». Чырвоная касынка, гарэзлівая вочы, камсамольская заўзятасць пры выкананні любой справы. Наўрад ці згадзілася б яна пакорна чакаць сваю «жар-птушку», хіліць галаву перад аклінасцямі. Яна і не схілілася, калі ў той страшны чэрвень сорак першага паліцелі на Мінск фашистыкі бомбы. Гэта было жахліва — астатаца сам-насам з вайной, калі на руках у цябе грудное дзіця. Ёй знаёмы, як і многім з нас, «бежанская» дарогі, адмераныя сотнямі тысяч кроак, палітыя слязамі, а дзе і крывёю. Яна расказвае пра іх гэтак жа скупа і проста:

— Схапіла толькі малую Ларыску на рукі — было ёй тады шэсць месяцаў — і пайшла. Дзе пехатой, дзе на мышыне падвозілі, дзе поездам. Дабралася да Сызрані. Накіравалі мяне ў саўгас «Камсамолец». Вайна ж, працаўца усім трэба, і жыць трэба. Ну, вядома ж, цяжка было. Дык не толькі мне, усім цяжка...

Яе лёс нічым не адрозніваўся ад лёсу ўсёй краіны, таму яна не скардзіца, не падкрэслівае менавіта свае асабістыя беды, а гаворыць пра іх стрымана, як пра звычайнэ. Яна была проста салдаткай, і на яе плечы, як і на плечы іншых салдатак, лёг увесі цяжар ваенных нястач. І яна прыняла гэты цяжар як і мае быць, спакойна і проста, з мужнасцю патрыёткі, мудрасцю працоўнага чалавека.

Пазней быў памятны сорак чацвёрты год, вяртанне ў Мінск, горкія слёзы над руінамі горада, нядоўгая радасць пры сустрэчы з мужам-фронтавіком і новае чорнае гора пасля яго неспадзянай смерці.



Дэпутат гарадскога Савета дэпутатаў працоўных горада Наваполацка, урач-стоматолаг Файна Паўлаўна Бердашневіч рыхтуеца да прыёму хворых — работнікаў працоўчага завода.  
Фота В. Кашавога і Н. Акімава (БЕЛТА).



У ліку перадавікоў-швейнікаў брэсцкай фабрыкі імя Фаміна камсамолка Марыя Багдан. Для яе 1972 год пачаўся ў жніўні.  
Фота В. Германа (БЕЛТА).

Не, не зязла доля жар-птушкай у жыцці Соф'і Рыгораўны. Дык адкуль жа такая светлая прыгажосць на яе немаладым ужо твары, такая непахісная цвёрдасць у поглядзе?

— Я чалавек рабочы. Работу сваю люблю. Станок добра ведаю. Ні мала, ні многа, а шаснацца гадоў на гэтай спецыяльнасці — рэвальвершчыцай. Усё ў адным цэху. Я так лічу: калі ёсць у чалавека рабочы гонар, ён не будзе бегаць з месца на месца, шукаць лягчэйшага ці выгаднейшага...

Соф'я Рыгораўна сваю рабочую кар'еру на заводзе імя Леніна пачала з пасады прыбіральщыцы. Так склаліся акалічнасці: зноў асталася адна, з двума дзецьмі на руках, меншай, Валі, і трох гадоў не было. Вядома, які там заробак у прыбіральщыцы, але іншага выйсця не было, пакуль не падрасла Валя. А потым, ужо ў 1955 годзе, прыйшла Соф'я Рыгораўна да дырэктара завода, папрасіла:

— Хачу за станок. Хопіць хадзіць у прыбіральщыцах. Я машины з дзяцінства люблю. Спраўлюся.

З таго часу і працуе Соф'я Гарыстава рэвальвершчыцай. Станок асвоіла хутка. У першы ж год паявілася яе фатаграфія на Дошцы гонару цэху, пазней — і на агульназаводской. Выраслі дочки. Старэйшая, Ларыса, стала інжынерам. Валя працуе і вучыцца на апошнім курсе радыётэхнічнага інстытута.

— Дзяўчата ў мяне харошия. Працавітыя, сумленныя. Ларыса — член партыі, Ленінскім юбілейным медалем яе ўзнагародзілі. І Валін партрэт на Дошцы гонару.

Пра сябе ж маці гаварыць больш стрымана:

— Я разумею, ордэн Леніна — ўзнагарода не простая. Можа, і не заслужыла я? Вядома, старалася, працавала, і далей буду старацца... Я толькі скажу, гэта добра, што за працу нашу такія ўзнагароды даюць. Праца — яна для чалавека ўсё. Калі ты чалавек працоўны, то ёсць табе чым ганарыцца, ёсць для чаго жыць. Моладзь часам гэтага не разумее. Але ж свой лёс трэба сваімі рукамі будаваць.

Вось ён у чым сакрэт той самай «жар-птушкі», пра якую ўспамінала старая жанчына ў поездзе. І залежыць ён не ад капрызлівай долі, а ад самога чалавека, ад яго розуму, вытрымкі, годнасці, настойлівасці.

Яніна Старушкевіч зайшла ў партком якраз у самы разгар нашай размовы з Соф'яй Рыгораўнай. Зайшла, сціпла павітала, ціхенька села ў баку ад нас, разгарнуўшы нейкі часопіс. У Яніны — выразныя очы, жывавы юны твар, модная прычоска. Дзяўчына як дзяўчына. Смяшлівія іскрынкі раз-пораз загарыца ў вачах, нібы ёй вельмі хochaцца засмяяцца, але яна з усіх сіл стрымлівае сябе. Гаварыць з ёй лёгка і праста. Нечакана я даведваюся, што Яніна — член парткома, што ў партыю яна ўступіла ў 1967 годзе, была дэлегатам XXVII з'езда КПБ. Ордэн «Знак Пашаны» ёй уручалі тады ж, як Соф'я Рыгораўне ордэн Леніна.

Слухаю Яніну і думаю: «А ці не з тых яна «шчаслівіць», якім з дня нараджэння наканавана лёгкая доля, ці, як гаварыла тая жанчына, «з дзяцінства жар-птушка зязе»?

Нараджэнне Яніны асвяціла не жар-птушка, а палаючы

Мінск. Можа якраз тады, калі анямелая ад жаху Соф'я Гарыстава, прыціскаючы да грудзей сваю малую Ларыску, крочыла ўнатоўпе бежанцаў на ўсход, другая маці — Матрона Старушкевіч — з тугой углядзалася ў твары дачкі, якія толькі што нарадзіліся на свет. Матрона Яфімаўна таксама асталася сам-нама з вайной, але ў яе было не адно, а шасцёра дзяцей. Шостая, Яніна, нарадзілася ў ліпені 41-га...

Напэўна ж, не трэба нікому тлумачыць, якое «лёгкае» было жыццё гэтай сям'і і ў час вайны, і пасля яе. Не, не з тых Яніна, каго завуць «шчаслівіцамі»...

Але чаму ж такі шчаслівы ў яе лёс? Чаму так прыгожа пачынаецца яе жыццёвая дарога?

— Як вам сказаць? — задумваецца Яніна. — Увогуле жыццё ў мяне звычайнае. Скончыла школу. Паступіла ў тэхнічнае вучылішча. Практыку сваю першую праходзіла на гэтym заводе. І так мне спадабалася мая спецыяльнасць мантажніцы, што, здаецца, лепшай і на свеце няма. Верыце, з заплюшчанымі вачымі тэлевізар магу сабраць...

Я веру Яніне. Ей нельга не верыць. Я веру і ведаю, што сваю долю яна сама стварае сваімі рукамі. Яніна вучыцца зачоначна на эканамічным факультэце інстытута народнай гаспадаркі імя Куйбышава. Тлумачыць гэта так:

— Мантажніцай быць вельмі цікава. Але хіба можна не вучыцца? Планаванне прымесловасці, мне здаецца, таксама захапляючая рэч. І патрэбная. Буду інжынерам. Чым чалавек больш ведае і ўмее, тым больш ад яго карысці. Прауду я кажу?

У тым, што і Яніна не схіліць галаву перад акалічнасцямі, пойдзе за шчасцем па правильнай дарозе, мяне пераканала адна дэталь з яе расказа. Можа і не варта было б яе прыводзіць: вельмі ўжо дэталь інтрыгнія... Але няхай пррабачыць мяне Яніна, я не буду асабліва злойжываць яе давер'ем.

А было так. Калі Яніна паступіла ў інстытут, адзін чалавек ёй сказаў:

— Кідай ты гэту вучобу. Навошта яна табе, жанчыне? Выходзь за мяне замуж, будзеш жыць як чалавек...

Усяго некалькі слоў, а павага, давер'е да таго чалавека былі страчаны назаўсёды.

І ўсё ж Яніна знайшла сваё шчасце. Сёлета 24 верасня яны з Сашам Утко — цудоўным хлопцам, майстрам аднаго з мінскіх заводоў, рашилі пайсці па жыцці разам. Зарукай таму — кветкі, пакладзеныя да абеліска на Плошчы Перамогі, клятва перад памяццю загінуўшых за наша сённяшнє шчасце, і, канечно ж, узаемная павага і каханне.

\* \*

Сустрэчы, якія бываюць у нашым жыцці... Памылілася тая жанчына, калі гаварыла пра долю — жар-птушку. І жыццё Соф'я Рыгораўны, і жыццё Яніны — дзвюх цудоўных працаўніц з аднаго завода — прыклад таго, што сваю долю мы ствараем уласнымі рукамі.

Р. САМУСЕНКАВА



Гэты здымак зроблен на сыроробчым заводзе ў г. Бялынічы. Знаёмца: майстар-сыраваробкамсамолка Ларыса Старавойтава.

Фота Н. Жалудовіча (БЕЛТА).



Лепшая ў спаборніцтве даяранка Цэнкавіцкай малочнатаварнай фермы калгаса «Рассвет» імя К. П. Арлоўскага Кіраўскага раёна — Любую Самуйлаўну Корзун.

Фота Н. Жалудовіча (БЕЛТА).

# ПЯСНЯР ЖАНОЧАЙ ДОЛІ



150

ГАДОУ таму назад нарадзіўся вялікі рускі паэт Мікалай Аляксеевіч Некрасаў. У ліку яго аднадумцаў стаяць лепшыя людзі мінулай эпохі М. Г. Чарнышэўскі, М. А. Дабравалюбаў, М. Я. Салтыкоў-Шчадрын. Некрасаў—гэта наш гонар, наша сумленне, яскравы доказ таго, каму і як павінна служыць мастацтва. Збліжаючы літаратуру з жыццём, паэт-грамадзянін, бы ў светлым люстэрку, паказаў шматгранную аб'ектыўную рэальнасць, вызначыў шляхі літаратуры будучага—сапраўды вольнай, сапраўды дэмакратычнай.

Дэмакратызм творчасці Некрасава яскрава выяўляецца і ў раскрыці тэмы жаночага жыцця, жаночага лёсу. Яго жанчына—гэта перш за ўсё сялянка, працаўніца. Прыгажосць яе, гуманізм, цярпівасць супроцьстаяць паразітычнаму існаванию прадстаўніц прывілеяваных слеў грамадства. Толькі вельмі мужны і смелы чалавек мог увесці ў паэзію ў змрочныя гады царызму гэты сацыяльны канфлікт і надаць яму адпаведную глыбіню. Ужо ў 1845 годзе паэт піша верш «У дарозе»—адзін з самых сацыяльназавостраных твораў. Сялянскую дзяячыну ўзялі на выхаванне паны—і загубілі яе жыццё... У наступных вершах 40—50-х гадоў: «Тройка», «Радзіма», «Ці еду ўчачы па вуліцы цёмнай...», «У вёсцы», «Прыгожая партыя», «Вяселле», «Маша» і іншых Некрасаў цвярджаў немагчымасць адкрытага і шчырага кахання ў эксплуататарскім грамадстве. Пакутуе і сівее жанчына-маці (верш «П'яніца»), незайдзросны лёс смелага і прыгожага малайца, агародніка, які зазнаў розніцу паміж сабою і каханай-дваранкай («Агароднік»); прагна глядзіць на дарогу дзяячына-прыгажуня, якую чакае цяжкі

шлях, «тупое цярпенне» («Тройка»); маці льє слёзы над паміраючым сынам («Арына—маці салдацкая»).

Працягваючы пушкінскую лінію вынісэння прыгавору «вышэйшаму свету», Некрасаў стварае газетны фельетон «Навіны», дзе алісвае норавы знаці, якія не бачыць нічога дрэннага ў шлюбе «мужа шасцідзесяці год» і дзяўчыны ў дзесятнаццаць, у жанці—бе дзеля грошай. Так паэт выносіць прысуд грамадству, якое зневажае жанчыну, нявечыць яе фізічна і духоўна.

Асабліва цяжкім уяўляеца яму лёс сялянкі, поўны змроку, слёз і горычы. Калі Пушкін толькі мімаходзь паказваў служанак, дзяўчат, што спявалі ў садзе Ларыных, збіраючы ягады, дык Некрасаў увёў у паэзію пакутнью вёску, адлюстроўваў гаротную долю яе жыхароў. Асаблівы след пакідаючы творы «У вёсцы», «Арына—маці салдацкая», «Забытая вёска». Памерлі гаспадар і сын—і пуста стала ў хаце, адно толькі і застаецца—накрыцца саванам, бо няма каму насекчы дроў, наладзіць гумно, паднавіць хатіну. А ў самой сіл не стае («У вёсцы»). Адзінай надзеяй быў родны сын для Арыны. І памёрён, загнаны царскаю службою, засталася

Гора речанька бяздонная.

Колькі іх, такіх жанчын, было ў Расіі, у кожным кутку якой стагнаў народ! І стогн гэты адзываўся ў вершах песняра, працяглых, сумных, што гучалі як дзяўная музыка. Па сутнасці ўвесь верш «Арына—маці салдацкая» вытрыманы на адной трагічнай ноце—споведі знясленай жанчыны, маці, прыгнутай да зямлі жорсткай мукай.

Верш «Забытая вёска» (1855) знаёміць нас з лёсам пакрыўджаных, пазбаўленых радасці людзей. Адзінае спадзяванне іх—панская літасць. Па сваім ідэйным змесце, па пранікненні ў духоўны склад характару сяляніна верш набліжаеца да талстоўскіх роздумаў.

Чытаеш радкі такіх выдатных твораў, як паэма «Саша» (1855), «Мароз, Чырвоны нос» (1863), «Каму на Русі жыць добра», «Рускія жанчыны» (1872)—і ўсё большай сімпатыяй пранікаешся да мужнага таленту песняра, які здолеў убачыць вялікую духоўную шчодрасць і прыгажосць рускай жанчыны. Духоўны рост жанчыны, яе ўнутранае ўзбагачэнне паэт ставіць у прямую залеж-

насць ад такіх сацыяльных паняццяў як «воля», «барацьба», «шчасце».

Размова пра лёс рускай жанчыны набывае сваё завяршэнне ў паэмах «Рускія жанчыны» і «Каму на Русі жыць добра». У рамантычным арэоле славы паўстаючы са старонак паэм вобразы княгіні Трубяцкай і Валконской і вобраз Матруны Цімафеевны, сялянскай жанчыны. Сустрэліся прадстаўніцы розных класаў, аб'яднаныя адным—імкненнем жыць вольна, дышаць на поўныя грудзі паветрам свабоды. Герайні паэм «Рускія жанчыны» пакідаюць балы, раскошу свету, яго плёткі і «мішуру» і едуць у Сібір, да сасланых за рэвалюцыйную дзеянасць мужоў. Праходзячы праз жорсткія выпрабаванні, яны адчуваюць сваю непарыўную сувязь з народам, які не скрыўся ў няволі:

...Дык дзякую вам, рускія людзі!  
У дарозе, выгнанні, дзе я ні была,  
І што я ў жыцці ні спазнала—  
Душою з табой я, народ мой, жыла  
І беды перамагала.

Так гаворыць княгіня Валконская, жанчына, блізкая па духу Матруне Цімафеевне з паэмы «Каму на Русі жыць добра».

Колькі жывём, столькі і будзем здзіўляцца паэтычнай свежасці лермантаўскай Бэлы, пушкінскай Таццяны, тургенеўскай Алены Стакавай, талстоўскай Наташы Растворай, шолахаўскай Аксінні. Усе яны пры знешнім непадабенстве, пры рознасці тэм-пераментаў яднаюцца нязломнасцю волі, шырынёй, маштабнасцю харектараў, маральнай чысцінёй. І вельмі да месца ў гэтай галерэі Матруна Цімафеевна—прыгожая, моцная духам жанчына. Цяжка ўсведамляць ёй, што

Ключы ад шчасця бабскага,  
Ад нашай вольнай волечкі  
Закінуты, загублены  
У бога самаго!

Але трэба жыць, трэба змагацца...  
Вартасць някрасаўскіх твораў пра долю народную, жаночую долю не меншыца з цягам часу. Радасна ўсведамляць, што іменна наша савецкая літаратура стала пераемніцай плённых традыцый паэзіі Некрасава, што яна працягвае размову паэта пра высокую годнасць рускай жанчыны.

М. МІШЧАНЧУК,  
кандыдат філалагічных навук.

**Е**СЦь на магілёўскім заво-  
дзе штучнага валакна імя  
В. В. Куйбышава добрая  
традыцыя: прысвячэнне ў ра-  
бочыя. Адбываецца яно засё-  
ды ўрачыста, з кветкамі і му-  
зыкай. Выступаюць ветэраны  
завода, перадавікі вытворчасці,  
наказваюць моладзі шанаваць  
рабочы гонар, памажаць пра-  
цоўную славу завода.

З гэтага моманту юнакі і  
дзяўчата робяцца паўнапраў-  
нымі членамі рабочага калек-  
тыву. І тады клопаты аб ахове  
іх працы, павышэнні кваліфіка-  
цыі бярэ на сябе прафсаюз.  
На заводзе паўсяды адчуваец-  
ца яго гаспадарчая клапатлі-  
васць. Шмат добрых спраў на-  
радзілася па яго ініцыятыве.

На адным з пасяджэнняў па-  
стаянна дзеючай вытворчай на-  
рады працавалі ўкараниць у  
прадзільных цэхах брыгадна-па-  
точны метад здымання кулічоў.  
Гэта дало прадпрыемству вялікі  
эффект: вызвалілася 122 чалавекі,  
на 30 працэнтаў павысілася пра-  
дукцыйнасць працы, на 20 пра-  
цэнтаў павялічылася заработка  
плата.

Скараціліся тэрміны рамонту  
прадзільных машын. Цяпер упра-  
руляюцца за 9—10 сутак замест ранейшых 15 сутак. Эканамічны  
эффект — 106 тысяч рублЁў.

Адзін з галоўных клопатаў  
прафсаюзнага камітэта — шы-  
рокая арганізацыя сацыяліс-  
тычнага спаборніцтва. На заво-  
дзе спаборнічаюць цехі, брыга-  
ды, змены, рабочыя роднасных  
прафесій. Уключыўшыся ў ба-  
рацьбу за датэрміновае выка-  
нанне пяцігодкі, многія ўжо за-  
зварышлі свае гадавыя планы і  
працуяць у лік 1972 года. У іх  
ліку перамотчыцы Л. І. Клімян-  
кова, Л. А. Дзядкова, Л. А. Ха-  
томцева, Л. С. Васюкова.

Шмат клопатаў у заводскага  
камітэта прафсаюза: забеспя-  
чэнне рабочых і служачых доб-  
раўпарадкаванымі кватэрамі,  
будаўніцтва дзіцячых яслій, са-  
доў, піянерскіх лагераў. Вялі-  
кай папулярнасцю карыстаюцца  
выступленні самадзейных ар-  
тыстаў завода, якім прафсаюз  
стварыў усе ўмовы для твор-  
часці. Званне «народны» пры-  
своена ансамблю танца, агіт-  
тэатру «Усмешка», драматыч-  
наму калектыву. У распара-  
джэнні хімікаў — цудоўны Палац  
культуры, прафілакторый.

На здымках: ідзе пасяджэн-  
не прэзідыму паставанна дзею-  
чай вытворчай нарады.  
Прафілакторый завода. Па-  
пушках заўкома тут штогод  
адпачываюць 900 рабочых  
прадпрыемства.

Уважліва слухаюць памоч-  
ніка майстра, прафгрупорга  
Аляксандру Ануфрыеўну Ся-  
гейчык маладыя бабінажніцы  
Ніна Пекліна (злева) і Зінаіда  
Юр'ева.

На сцэне — «Лявоніха» ў выка-  
нанні народнага ансамбля  
танца.

Фота Н. Жалудовіча  
(БЕЛТА).




## З ГЭТАГА МОМАНТУ...



II

«Паўза».  
Фота Ю. Сапуна.



Толькі з тавою...  
Фота Л. Плоткіна.

Славольнік.  
Фота Е. Коктыша.



Сцюжа.  
Фота Р. Кракава.




## СПЫНІСЯ, ІМГНЕННЕ...



Ранаак.  
Фота Е. Коктыша.



Злодзей.  
Фота Ул. Дораша.



І зноў працоўны дзень.  
Фота Ул. Вяхоткі.



Студэнці тэатр мініяцюр БПІ.  
Фота А. Дзітлава.



Ляціце, голубы...  
Фота Ул. Вяхоткі.



# ДЛІОЧЫ У ПАХМУРНЫ ДЗЕНЬ

Вышайшы з упраўлення, Кацярына затрымалася на ганку. Яна была не з тых, хто за словам у кішэню лезе. Усё як ёсьць ім выклала. Падняўшы руکі, яна пачала завязваць хустку. Паліто задралася ўгору, адкрыліся голыя калені над накрученымі ў абранак панчохамі.

Ішоў рэдкі, мокры снег. Вуліцу пакрывала бруднаватая снежная каша. Выбіраючы астраўкі брускаткі, Кацярына пераскоквала з аднаго на другі. Ледзяныя пырскі апякалі ёй ногі. Чаравікі яшчэ з раніцы прамоклі і зусім задубелі. Сняжынкі садзліся на вейкі, раставалі і сцякалі струменьчы-

— Ды вось... — запнуўся той. — Я ў касіра быў і ўсё чую, што вы там гаварылі... Гэтых грошай табе ні на што не хопіць. Вазьмі ў мяне! Вельмі цябе прашу. У мяне ёсьць. Зараз для тынкоўшчыкаў работы прорва. Ды і сваякі мяне не забываюць. На, вазьмі... Я ж табе іх не дару, а пазычаю...

Юнаку карцела сказаць, што ён любіць яе нейкай няўсямнай любоўю, бо калі ён ужо зусім быў гатовы памерці, гэта яна рванула яго за ватоўку і не дала пад'емніку раздушыць яго. А потым заўсёды памагала яму, падбадзёрвала сваёй праставатай балгарскай гаворкай. За гэтыя некаль-



Лідзія КАВАЧАВА,  
балгарская пісьменніца

Апавяданне

камі па шчоках. «Эх, Міце. Міце, куды ж гэта ты прапаў? — уздыхнула яна. — Можна падумаць, што не кабана паехаў калоць, а слана... Сядзіш сабе ў вёсцы, яны цябе ўлагоджваюць і ўсё падгаварваюць мяне кінуць. Не слухай ты іх, Міце! Не трэба мне ні кавалачка ад вашага кабана, толькі каб ты вярнуўся». Яна пераскочыла цераз поўны вады рышток і пайшла па другім тратуары. За спінай у яе пачуліся хуткія крокі:

— Цёця Каця!

Яна павярнулася. Гэта быў выключаны гімназісцік, які вясной прыйшоў да іх на будоўлю.

— Чаго табе, любы?

кі месяцаў ён перастаў ужо быць вадкім растворам, павольна, але правільна цвярдзеў і нават пачаў прыходзіць да такіх, напрыклад, заключэнняў, што людзі думаюць адно, а кажуць другое, што звычайна яны саромеюцца прызнавацца ў самым добрым. Ён сунуў гроши Кацярыне ў кішэню.

— Дзякую, любы, — пагладзіла яна яго па твары. — Забі мяне бог, калі я іх табе не вярну. Тыя, што я атрымала, гэта па старым бальнічным лісту, а больш нічога мне і не належыць. І што гэта, скажы мне, за людзі? Два месяцы трymаюць мяне без работы. Рамантуюць бетонамяшалку. Добра. Хай бы тады перавялі на іншую работу. Але ж і пераводзіць не пераво-

дзяць, і звальняць не звальняюць, і плаціць не плаціць. Упускаць ім мяне не хочацца, бо добрая работніца. Пачакаць просяць. Ды я ж не мядзведзіца, каб усю зіму праспаць! У мяне дзяць. І слухаць нічога не хочуць. Ім самім зарплата ідзе. Які ім клопат? Ух, забіла б яго!—дала Кацярына волю слязам і зашморгала носам.

— Каго, цёця Каця?

— Таго, інакрухмаленага, што надта ўжо ветлівы! Машыністка сказала мне, што яны таму ўпраюцца, што фонд перавыдатковалі. Яна ж мне і заяву адстукала. «Абавязаны, кажа, заплаціць табе, прастой не па тваёй віне. Працоўны дагавор у цябе не скасуюць. Законнае палажэнне. Няма куды ім дзеецца». Усё гэта добра, ды пакуль мая заява будзе кіснуць у іх па сталах, мне ж есці-піць трэба.

— Нічога. На першы час табе хопіць,—сказаў юнак,—а потым як небудзь наладзіцца. Ну, бывай, а то я спяшаюся.

— Дзякуй!—крыкнула яму ўслед Кацярына і зашлёпала далей па лужынах. З кожным крокам мокрых плям у яе на панчохах рабілася ўсё больш і больш. «Эх, Міце, Міце! Чым меншы чалавек, тым ён больш жаласлівы! Няхай мяне ў бетонамяшалцы на парашок сатруць, калі не вярну яму гэтыя гроши ды яшчэ з падарункам!»

«Масквіч», нібы кацер, разрэзаў шы вадкую грязь, абліў Кацярыну з галавы да ног. Яна ўскіпела: «Ты што, не бачыш? Куды прэш?» «Масквіч» затармазіў. Каля ўпраўлення заўсёды сустрэнеш знаёмы.

— Садзіся! На аб'ект ідзеш?

— За аб'ект!—злосна адказала Кацярына і грузна плюхнулася на сядзенне. Яе пачыранелыя каленікі бліснулі, як адпаліраваныя. Брыгадзір хмыкнуў. Уся яна як налітая, гэтая Кацярына, ідзе ў яе ні зморшчынкі. І на локцях, і пад каленкамі, і ля падбародка толькі ямачкі ды мяккія складачкі. Здаецца, кальнеш—вішнёўка пырсне. Голос брыгадзіра змяніўся:

— Дзе была?

— Ва ўпраўленні. Ну і ўліпла ж я ў гісторию... Прастой у мяне, чуў, мусіць? А гэтыя кручкі не хочуць мне яго аплачваць.

— І ты ў гэткіх чаравіках па гразі туваеш?

— Ну і што?

— А тое, што рэўматызм схопіш.

— Нябось, не схаплю.

— А Дзімітр дзе? Не відаць яго штосьці.

— У вёсцы. Кабана калоць паехаў.

— Хочаш, Каця, я табе чаравікі куплю?

— А ты, бай Пешо, хочаш, каб я табе па вуху з'ездзіла?

— Ды хопіць табе, Каця... Кінула б ты гэтага Дзімітра! Малады ён, халасцяк, хіба ён з табой ажэніца...

— Ты хіба, жанаты, мяне возьмеш? Я сем'яў не разбураю.

— А навошта ж разбураць... Так толькі, падурэм. Грошай у мяне куры не клююць. Як ляльку цябе адзену. Успомніш маё слова—не распішацца з табой Дзімітр...

— Ды хіба ў гэтых толькі справа, каб распісацца? Божа барані! Калі яго

не цягне, да мяне, дык і кручкі на паперы не прывяжуць. Не трэба мне гэтага. Хапіла я гора ад распісання. Каця б толькі зірнуўся, а іншага мне не трэба. А ну, спыні машыну, мне тут паварочваць. Дзякуй, што падвёз.

— Каця...—голос брыгадзіра пашэў.—паслушай мяне, Каця!

— Няма чаго мне цябе слухаць!

— Ты ўсё-такі падумай...

— Добра. А цяпер спыні. А то хлопчык мой са школы прыйдзе і будзе пад дзвярыма стаяць, мерзнуть.

Кацярына вылезла з машыны і хутка пакрохыла. «Эх, Міце, Міце! Хто б калі сказаў мне такое, каб быў ты са мною побач? Добра мне, калі я з табою, Міце! І на аб'екце мне з табой добра. Наша бетонамяшалка—таўстуха такая, як я,—жуе сабе гальку ды цэмент, аж за вушамі трашчыць. Пад'емнікі рыпяць. Іоза мяшае бетон. А ну, падцягніся, заданне тэрміновае! За дзвесце працэнтав змагаемся! Нацикай, Каця, нацикай! І так мне добра, так весела, што я нават кветку сабе за вуха засуну. А з якога-небудзь акенца выглядае Міце ў трохугольцы з газеты—увесь белы ад раствору. Мажа сцяну і падміргвае мне: потым пагаворым. Мы стараемся перакрычаць адзін аднаго, і я называю гімназісціку, каб быў пільны. Сонца паліць так, што нос лупіцца. І вечер тут як тут, падабаецца яму, калі пахне свежым тынкам. Новеньkim. Любіць ён пагуляць па кватэрах, калі яны яшчэ без вокнаў, без дзвярэй стаяць... «Жанчына з будоўлі»—ведаю, як пішуць у газетах, ведаю, што ў каго ў галаве... Пагавораць з табой дзве хвіліны, на «вы», вядома, і шчоўк-шчоўк—зробяць здымачак. А потым такое напішуць—сябе не пазнаеш! Ды і што я такое без Міце? Чаму гэта так? Чалавек целам хутка расце, наліваецца, а розум, што цяпер свядомасцю завеца, развіваецца пакрыху. Што ні кажыце, а шмат яшчэ вады выцеча, пакуль Кацярына зможа без Міце абыходзіцца... Але ж я яго кахаю!—сама сабе запярэчыла Кацярына.—Ды і хіба можна без кахання? Нельга. Не хачу...»

Кацярына крохыла не пазіраючы ні ўлева, ні ўправа. Усё вакол было ёй добра знаёма. Тут, дзе калісьці была гарадская ўскраіна, яна нарадзілася. Разам з ёй вырас увесь гэты квартал—белы, прыгожы. У адзін цудоўны дзень з'явіцца тут бульдозер, заграбе домікі, якія яшчэ засталіся,—адзін за адным—у свою жалезнную лапу, і... вырасце яшчэ адзін новы квартал, пачнешца яшчэ адно новае жыццё! Вунь гімназісцікі кажа, што кожны новы жыллёвы масіў нагадвае прыстань з пароходамі-карпусамі, толькі яшчэ больш прыгожымі, вялікімі, чым сапраўдныя караблі, ды яшчэ на бетонным фундаменце.

— Цётачка!—паклікаў яе чыйсьці галасок.—Твой Гочу сёння зноў у школе хвалілі!

— І ты, галубок, старайся вучыцца!

Хлопчык еў лустачку хлеба з татмным пюре і вымазаўся да самага носа. Кацярына нагнулася да яго, сказала: «Высмаркайся» і выцерла яго тварык. Якраз у гэты час з гароднін-

най крамы выйшла, несучы ў слоіку нейкае саленне, адна з тых кумак, без якіх не абыходзіцца ні адна вуліца. А гэтая да таго ж была яшчэ глухаватая. Кацярына недалюблівала яе і называла сараканожкай. Яе дробна наплоеная валасы былі як воўна з падушкі. Гэта была карэнная мясцовая плятка.

— Кацярына,—пракаркала старое пудзіла,—ты што ж гэта сабе дазваляеш? Мала таго, што разведзеная, дык яшчэ палюбоўніка пры сабе трymаеш! Ні сораму ў цябе няма, ні сумлення! У нас жа дзееці растуць. На таварыскім судзе адказваць будзеш! Пасаромейся. Кацярына, маці твая, нябожчыца, была сумленная жанчына.

Кацярына рэзка спынілася і тупнула нагой. Не з тых яна была, каб не ведаць, як адказаць. Яна ўжо збіралася сказаць: «Табе лёгка ахоўваць свае святыя мошчы. Ні маладосць табе не перашкода, ні хараство». Але холад, які накопіўся ў ёй яшчэ ад раніцы, раптам звёў сківіцы. Кацярыне здалося, што даждж льеца ёй праста за каўнер.

«Разведзеная, палюбоўніка мае!» Божа мой! Ёй раптам зрабілася смешна, і яна змяніла курс.

— Ды хіба ты, цёця Мара, не ведаш, што мы распісаліся?

— Што-о?—недаверліва глянула тая.

— Распісаліся!—крыкнула ёй прости ў вуха Кацярына і ўзмацніла жестам значэнне гэтага слова.

— Чаго крычыш, я ж не глухая. Штосьці пра гэта не было чуваць... Ну што ж, віншую. Не ведала я...

— Цяпер за дзяцей вам няма чаго баяцца. Няма каму іх разбэшчваць. Бацькі растлумачаць ім, хто палюбоўнік, хто законны...

— А што, калі хто папросіць у мяне пасведчанне? Міце, Міце, толькі таго не хапае, каб ты не вярнуцца!

Хлюпотны, пахмурны дзень! Ен усё навокал робіць падобным на тыя пачымнелыя ад копаці і дажджу просціны, што вісяць на балконах і дверах. Каця б Міце вярнуўся. Калі сын прыйшоў са школы, трэба прыкінуцца вясёлай, а калі яго яшчэ няма, то можна будзе і паплакаць.

Домік яе стаяў за жылым корпусам, а то Кацярына заўважыла б яшчэ здалёку, што ён спакойна палыхвае комінам і смяеца сваім паркальевымі фіраначкамі. Але яна ўбачыла гэта толькі, калі павярнула за рог. Бягом кінулася Кацярына да дома. Ля парога спатыкнулася аб драўляныя сандалі, зблізіла палавічок і, рвануўшы на сябе дзвёры, выдыхнула ўсімі грудзымі: «Міце!» Ен выйшаў з кухні з фартухом паверх штаноў, з закасанымі рукавамі—рослы і дужы, вясёлы і добры.

Яна глядзела на яго, і ўсю яе заўвала гарачай хвалія. Дзвёры расшырлы свой вушак, каб яны маглі праісці ўдваіх. У кухні пахла смажанінай. Міце адараўся ад Кацярыны, каб перавярнуць мяса на патэльні. Потым сказаў ёй цераз плячу:

— Рыхтуйся да вяселля, Кацярына. Нашы згодны, не думай, што калі яны з вёскі, то...

І ад хлюпотнага, пахмурнага дня не засталося нават успаміну.



Аляксандра Іванаўна Клімава.  
Фота І. Ароцкера (ВЕЛТА).

# ДЗЯКУЙ ВАМ, АЛЯКСАНДРА ІВАНАЎНА!

## НОВЫЯ КНІГІ



Рыгор Няхай. Туман над стэпам. Ідзе Вялікая Айчынная, разам з усім савецкім народам б'юць ворага ў яго тыле беларусы. У аповесці «Туман над стэпам» расказваецца пра дзеянні беларускіх дыверсантаў, закінутых на тэрыторыю часова акупіраванай Украіны. Мужнасць, герайзм, бязмежная адданасць Радзіме — вось галоўныя рысы герояў гэтага твора.

Аповесць створана аўтарам на аснове пэўных гістарычных фактаў і падзей і фактычна з'яўляецца працягам яго вядомай аповесці «Сарочы лес».

АЛЯКСАНДРА Іванаўна Клімава, народная артыстка СССР... Хто не ведае гэтага імя?

Я не хачу нікога крыўдзіць і зусім не маю намеру «размяркоўваць рангі», аднак прызнаюся, што на прэм'еру, ціняхай сабе і не на прэм'еру ў Рускі драматычны тэатр імя Максіма Горкага я іду тады толькі, калі папярэдне ўсё ж удакладню і нават перапытываю па телефоне: «Скажыце, калі ласка, сёння іграцы будзе Клімава?»

І калі ў гэты вечар сапраўды будзе іграцы яна, Клімава Аляксандра Іванаўна, вечара гэтага я буду чакаць, як свята... Такая ўлада таленту гэтай актрысы: паланіць сэрцы гледачоў, захапляць іх той творчай радасцю і той пакутай, якой непадобна жыве на сцэне сама актрыса. І няхай то будзе мужнай камсамолкай-падпольшчыца Ніла Сніжко ці горкай беспасажніца Ларыса, ці зняволеная ў змрочных сценах замка шатландская каралева Марыя Сцюарт — усёды вы сваім спачуваннем, усёй сваёй істотай і сэрцам будзе з герайнімі Аляксандры Клімавай. Іх пакуты, іх змаганне, іх смерць становяцца пакутамі, змаганнем і смерцю вашай уласнай. Да таго часу, пакуль не знікне магія мастацтва, пакуль не апусціцца заслона і не патухнуць тэатральныя люстры і не наступіць абдукэнне...

У нас, у Мінску, на сцэне Рускага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага, Аляксандра Клімава дэбютыравала ў 1957 годзе ў ролі Камісара з «Аптымістычнай трагедыі» Ус. Вішневскага. Гэта роля была яе запаветнай марай яшчэ з тых часоў, калі яна вучылася ў тэатральнай школе імя Шчэпкіна ў такога выдатнага педагога і актрысы, як Вера Мікалаеўна Пашэнная.

Ці трэба казаць, як хваляваў Аляксандру Клімаву гэты дэбют і роля Камісара, якую так бліскучая іграла непараўнальная. Аліса Коонен і якая драматургам была сплаўлена з такіх прататыпаў, як Аляксандра Калантай, Ларыса Рэйннер, Яўгенія Бosh...

! вось мінчане мелі шчасце ўбачыць на ўласнай сцэне «уласнага» Камісара!

Маладая, прыгожая адуходленым харастром жанчына ў ботах і чорнай скуранцы з блакітным шалем... Вось яна ўпершыню паднімаецца па трапу, вітаеца з камандай нізкім глыбокім голасам. Жанчына-Камісар!

Па векавой традыцыі, жанчына на караблі — гэта было горш за чуму, больш за абразу. А тут яшчэ была жанчына — «начальнічак»... Колькі душэўных сіл трэба было мець, якую тытанічную барацьбу вытрымаць гэтай зневінне спакойнай, вытрыманай жанчыне, каб захаваць у чыстаце сэрца, каб пранесці з такой партыйнай верай свае пераконанні.

За ролю Камісара Аляксандра Клімава атрымала званне лаўрэата Усесаюзнага конкурсу тэатраў, а таксама званне лаўрэата Прыбалтыскай вясны. Як лепшая выканаўца гэтай ролі ў Савецкім Саюзе яна была ўзнагароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Хто любіць тэатр, хто любіць мастацтва і майстэрства Клімавай, той несумненна памятае і гэтых — такіх розных і непадобных жанчын: Тэрэза («Дзень нараджэння»), Клеапатра («Антоні і Клеапатра»), Валя («Іркуцкая гісторыя»), Гітэль Моска («Двое на качэлях»), Гэля («Варшаўская мелодыя»), Любоў Яравая, Калерыя («Яшчэ не вечар», Надзяя («Мая старэйшая сястра»), баранеса Штраль («Маскарад»), Спрыядонава («Шостае ліпеня»).

Усе гэтыя жанчыны — а пералік далёка не поўны — герайні Аляксандры Клімавай. Які неабдумны дыяпазон творчага пераўасаблення! Якая разнастайная па жывапісу палітра псіхалагічных фарбаў і адценняў!

— Які талент!.. — прасцей і карацей кажам мы, удзячныя гледачы, і сардзчна віншаем Аляксандру Клімаву ў дзень яе юбілею.

І ўсе мы жадаем ёй шчасця і новых роляў, якія прыніясуць ёй гэта Шчасце.

Алена ВАСІЛЕВІЧ

Васіль Макарэвіч. Лістадаў. У аснову новага зборніка пазатакладзенна пазма «Мацярык малянства» — пра гады Вялікай Айчыннай вайны і першыя пасляваенныя гады. У астатніх пазмах і вершах аўтар імкненца адлюстраваць рысы і харектар нашага савецкага сучасніка, паказаць яго духоўнае багацце, адказнасць перед народам, імкненне быць на пярэднім краі будаўніцтва камунізму.

Анатоль Кудравец. Раданіца. Эта другая кніга маладога празаіка. У яе ўвайшлі аднайменная аповесць і апавяданні «Елачка», «Холад на пачатку вясны».

Аповесць расказвае пра вёску Будні, звычайную беларускую вёску з яе кілопатамі і проблемамі, з тым но-





Хаім МАЛЬЦІНСКІ

## Былы салдат

Як нізка над маёю галавой  
Паветра разрывае самалёт,  
Спяняюся я ў полі сам не свой,  
Працьты успамінам навылёт.

Раўлі і вылі нада мною «месершміты»  
І асыпаў мяне  
Смяротны град.  
Няхай цябе міне мой лёс сярдзіты,  
Сынок,—  
Жадаю я,  
Былы салдат!...

## Буслы

Хмурыйнай бухматай —  
Буслоўка.  
Люблю я  
Хвілінау ціхай  
З павагай глядзець,  
Як шчыруюць,  
Старающца  
Бусел з бусліхай.

Адкуль толькі сілы бяруцца!  
Руплівы бацькоўскі занятак —  
І песціць, і ласаваць кволых,  
Ахоўваць сваіх буслянятак.

Свет волны  
Яны пакідаюць  
Нашчадкам дзюбатым,  
Цыбатым.  
Тamu так шчасліва ляскочуць,  
Працуюць  
І мама, і тата.  
Падхмар'е не любіць слабых,  
Каб выраслі дужымі, трэба!  
Чакаюць буслоў  
Уздужальных  
Зялёныя гоні  
І неба.

II

Павыраслі буслянаты,  
Калыску вятры адлюлялі.  
Час крылы даверыць  
Небу!  
Спакусліва  
Клічуць далі.  
І вучыць іх  
Маці-бусліха,  
А ўслед за ёй —  
Бацька-бусел.  
Прыспешвае  
Шлях у вырай.  
На момант заціхні —  
Любуйся!  
А дзеци ўсё пераймаюць.  
І хутка,  
Не знаючы зморы,  
Пакінуць яны буслоўку.  
Сустрэнце іх 'ветла,  
Прасторы!

## Хвалі

Куды вы так спяшаецеся,  
Хвалі!  
Знікаеце,  
Ледзь толькі я зірну.  
Ну хоць бы хвілю,  
Хвалі,  
Пачакалі...  
Пагладзіць кожнай з вас  
Хачу спіну.  
Ды толькі працягну руку —  
Імгненна  
Ад хваль гарбатых  
Астаецца pena...  
Пераклад з ўйрэйской мовы  
Рыгора БАРАДУЛІНА.

# УСЁ ЗОЛАТА І СЕРАБРО ЧЭМПІЯНАТУ

Аляксандр Іваноў, электрамантажнік з Мінска, мае ўскосныя адносіны да падзеі, пра якую пойдзе гутарка ніжэй. Ен — глядач. У мінскі Палац спорту ён прыйшоў з дрэнным настроем — непаладкі на працы.

— Вельмі жорсткія ўмовы чэмпіянату: толькі па дзве ўдзельніцы ад краіны. Хацелася б пабачыць і іншых выдатных гімнастак, — нездаволена гаварыў ён. Але пасля ўсмешка асвятліла яго твар:

— Здорава! Вось каб часцей такое! Арганізацыя выдатная, а калі пачалі выступаць дзяўчата, настрой зрабіўся святочным. Цудоўна! Наша Тамара — краса!

Гэта ён пра Тамару Лазаковіч — ўдзельніцу чэмпіянату Еўропы па спартуўнай гімнастыцы сярод жанчын, абсалютную чэмпіёнку V Спартакіяды нароўдай СССР, студэнтку Віцебскага тэхнікума фізкультуры. Выступала яна натхнёна, лёгка, бліскуча.

Так, усяго 42 ўдзельніцы ад Бельгіі, Польшчы, Францыі, Іспаніі, Аўстрый, Даніі, Італіі, Швейцарыі, Вялікабрытаніі, Югаславіі, Балгарыі, Швецыі, Венгрыві, Фінляндыі, Нідэрландаў, Нарвегіі, ГДР, ФРГ, Румыніі, Чэхаславакіі і Савецкага Саюза прадстаўлялі ўсходнюю гімнастыку на Мінскім чэмпіянаце. За «бортам» асталіся такія зоркі, як сярэбранны прызёр Мексіканскай алімпіяды Зінаіда Вароніна, уладальніца сярэбранага медаля мінулагодняга чэмпіянату Еўропы Людміла Карасёва і многія іншыя. І ўсё ж, парыноўваючы ўдзельніц чэмпіянату з вельмі добра падабранным ансамблем, які сыграў у Мінску гімн харастру чалавечаму, з радасцю зазначым: першыя скрыпкі ў гэтым аркестры — наша Тамара Лазаковіч і студэнтка педінстытута з Гродна Людміла Турышчава.

Чэмпіянат скарацешы. Усяго два дні. Але колькі сіл — і фізічных, і маральных — ён патрабаваў ад тых, хто змагаўся за месца на п'едэстале пашаны! Шлях ад навічкоў да абсалютных чэмпіёнак Еўропы вылічаецца ў восем гадоў тытаничнай працы ў Людмілы Турышчавай і амаль у дзесяць — у Тамары Лазаковіч. Сяброўкі па камандзе, сяброўкі наогул, на мінскім гімнастычным памосце яны вялі бескампромісную барацьбу не толькі паміж сабою. Дзесяць гадоў гімнастычны трон займалі спартсменкі з Чэхаславакіі і ГДР. І вось цяпер, калі здавалася, што мастацтва Турышчавай і Лазаковіч не падлягае сумненню, у іх спрэчку ўмяшалася спрэктываваная гімнастка з ГДР Эрыка Цухольд. На другі дзень спаборніцтваў, калі разыгрываліся медалі па асобных снарадах, яна пераўышла нашых спартсменак у практикаваннях на бервяне. Аднак па суме ачкоў набраных за два дні, яна аказалася трэцяй.



РАДАНИЦА

вым, што разам з жыццём уладна ўвайшло ў яе сённяшні быт і парадкі. Гэта аповесць пра любоў да зямлі, на якой чалавек нарадзіўся і вырас, пра любоў да людзей, сярод якіх жывеш, пра адказнасць перад гэтymі людзьмі.

З серыі «Першая кніга пазата» выйшлі амаль аднагодова тры зборнікі маладых аўтараў — Марыі Шаўчонак «Белая ластаўка», Ніны Шкляравай «Маяўская» і Міколы Мінчанкі «Зялёны звон». Іх вершы друкаўся ў часопісах і газетах. Яны звязнулі на сябе ўвагу нашай моладзі.

Першыя кнігі маладых пазатаў вызначаюцца канкрэтнасцю і дакладнасцю ў апісанні роднай прыроды, жыцця нашых сучаснікаў.



# ЗОРКА



На п'едэстале гонару — Тамара Лазаковіч. На другім месцы — Людміла Турышчава, на трэцім — Эрына Чухольд.

Фота І. Юдаш.

У першы дзень чэмпіянату, калі спартсменкі спаборнічалі ў шматбор'і (на чатырох снарадах), усе прарочылі лаўры абсалютнай чэмпіёнкі кантынента нашай Лазаковіч. Яна была крышку лепшая за Турышчаву і ў апорных скачках, і на бервяне, і на брусах. І раптам у вольных практикаваннях Людміла паказала та-кое, што ахнулі нават самыя дасведчаныя. «Выходны марш» яна выканала з вялікім натхненнем, іскрыста, чотка, выразна, нібы задаўшыся мэтай яшчэ раз даказаць, што мастацтва танца і спорту — неразрывныя. 9,9 бала. Усяго на 0,1 ніжэй абсалютна вышэйшай ацэнкі! Гэта дазволіла ёй парадаўніцца з Тамарай, і сяброўкі, абняўшыся, разам сталі на вышэйшую прыступку п'едэстала пашаны. Упершыню ў гісторыі гімнастыкі на адным чэмпіянаце дзвюм удзельнікам прысвоена званне абсалютных чэмпіёнак. Абедзве ўзнагароджаны і залатымі медалямі.

У спаборніцтвах на асобых снарадах Людміла і Тамара таксама падзялілі пароўну і «золата», і «серабра»: Турышчава заявяла залатыя медалі ў апорным скаку і вольных практикаваннях, Лазаковіч — сярэбраныя; залатыя медалі за практикаванні на бервяне і брусах здабыла Лазаковіч, сярэбраныя — Турышчава. І пераходны Кубак Еўропы застаўся ў Савецкім Саюзе. Ён уручаны Людміле Турышчавай, спартсменцы, якая мае самую высокую ацэнку за вольныя практикаванні.

Пяць разоў пад купал мінскага Палаца спорту ўзнімаліся Дзяржаўныя флагі СССР і ГДР, пяць разоў прагучала Гімн Савецкага Саюза, абвясціўшы аб перамозе савецкай школы гімнастыкі...

Менш года засталося да адкрыцця Алімпійскіх гульняў у Мюнхене. Савец-

кім гімнасткам неабходна пацвердзіць там званне наймацнейшых. Абсалютным чэмпіёнкам Еўропы Тамary Лазаковіч і Людміле Турышчавай трэба будзе ўжо вясной на чэмпіянаце краіны вытрымаць яшчэ больш складаны экзамен — адставаць права на ўдзел у Алімпіядзе ў складзе савецкай каманды.

Д. БОЛДЫРАЎ



Выступае Тамара Лазаковіч.

Выступае Людміла Турышчава.  
Фота В. Церахава



Неўзабаве ў выдавецтве «Беларусь» выйдзе ў свет паэтычная анталогія беларускай інтымнай, любоўнай лірыкі. Па сутнасці ўсе беларускія паэты будуць прадстаўлены ў ёй, уся беларуская паэзія ў яе спрабах раскрыцця найглыбейшага і найтанчэйшага, найярчэйшага і найчалавечнейшага пачуцця. А назуву кніга будзе мець «Зорка Венера».

Летасць назва «Зорка Венера» замільгала і ў афішах Беларускага дзяржаўнага опернага тэатра.

Але насамперед быў усяго толькі верш. Пад назвай «Раманс», і надрукаваны ён быў у кнізе «Вянок», якая выйшла ў свет у Вільні ў 1913 годзе. Кнігу, верш напісаў Максім Багдановіч.

Сёння вобраз самога паэта — барацьбіта за светлу будучыню свайго народа, чалавека надзвычай абаяльнага, гарманічнага, высакароднага — увайшоў у савецкае мастацтва. Опера Ю. Семянякі на лібрэта А. Бачылы заваявала сімпаты не толькі мінскага слухача, яна знайшла цёплы прыём і на сцене маскоўскіх тэатраў.

Сёння вершы і песні паэта ведаюць у Беларусі ўсе, — яны здабылі ўсенароднае прызнанне.

Ды мала шчасця выпала ў жыцці самому творцу незабытых песень. Маці Максіма Багдановіча памерла, калі яму было пяць гадоў. З васеннаццаці гадоў ён хварэў туберкулёзам і памёр ад яго ў дваццатіццаті-

**У**ЛАДЗІСЛАВА Францаўна Луцэвіч увайшла ў гісторыю нашай бацькаўшчыны не толькі як жонка і паплечніца Янкі Купалы, але перш за ўсё як актыўны грамадскі дзеяч, выхавацель нашай дзетвары, чалавек, які ўсё сваё жыццё, да апошняй хвілі, аддаў служэнню Радзіме.

Нарадзілася Уладзіслава Францаўна ў м. Вішнева на Ашмяншчыне (цяпер Валожынскі раён). Бацька яе, Францішак Станкевіч, працаваў лясным аб'ездчыкам у Каралінаве (5 км ад Вішнева), а маці, Эмілія Станкевіч, настаўнічала, выкладала французскую мову. Яна была членам Польскай сацыялістычнай партыі і сімпатызавала маладому нацыянальна-му руху беларускага народа. Уладзіслава бачыла, з якім натхненнем працуе маці, бачыла, як паважалі і любілі яе вучні. «І да сённяшняга дня,— піша ў сваіх успамінах Констан-

# А ВЕНЕРА

гадовыем ўзросце ў Ялце, у маі 1917 года, так і не дачакаўшыся здзяйснення сваіх мар.

Ад маці — Марылі Апанасаўны атрымаў у спадчыну Максім Багдановіч чуласць душы, паэтычны дар. Гэта падкрэсліваў і бацька Адам Ягоравіч Багдановіч — вядомы беларускі этнограф, які таксама не мог не паспрыяць развіцію сынаўага таленту. Ён пісаў: «Па складу свайго характару, мяккага і жаноцкага, па весялосці свайго нораву, жавасці, спагадлівасці і ўражлівасці, па паўнаце і трапнасці назірання, па сіле ваабражэння, пластычнасці і разам з тым жывапіснасці прадуктаў яго творчасці ён больш за ўсё нагадваў сваю маці».

Час, у які давялося жыць, працаўца, пісаць Багдановічу, гэта 1907—1917 гады, калі пасля паражэння рэвалюцыі 1905—1907 гадоў над усёй Расіяй распашцерла чорна-савіная крылы рэакцыя, калі Беларусь цяжка пакутавала ад сацыяльнай наядлі, нацыянальнага прыгнёту. Мяккая, пышчотная натура, народжаны для цепліні і спагады, менш за ўсё змог зазнаць іх паэт. І ён стаў іх шукаць — для сябе і для іншых. Шукаючы, ён вырастаят у грамадзяніна, у барацьбіта — за разнявленне мужыка, чалавека, народа, чалавечства.

Першыя ж вершы паэта — «Краю мой родны! Як выкліты богам...», «З песняў беларускага мужыка» — сталі выражэн-

нем падняволнага становішча народа, чалавека-працаўніка. Горкім болем, вялікім грамадзянскім смуткам поўніліся яны. Не могуць знайсці душэўнай патолі свайму гору ў роднай маці, паэт звяртаўся да Маці-Краіны, да родных крыніц, да образу мілых вяселькоў, у якіх уласабляў образ Маці-Беларусі. Вера ў будучыню, у жыватворныя сілы народнага духу, у вечнасць родных крыніц акрыляла, бадзёрыла дух, улівала новыя сілы ў яго грудзі.

І — тут гэта асабліва хochaцца падкрэсліць — было яшчэ захапленне той красою і дабратой, чалавечнасцю і летуценнасцю, якія чалавечы геній уласобіў у часы вялікага Адраджэння ў образах мадоннаў. Была Сікцінская мадонна, мадонна Рафаэля, падараваная бацьку Максіма Багдановіча Максімам Горкім, калі сям'я жыла ў Ніжнім Ноўгарадзе... Тады Адам Ягоравіч, жанаты на Аляксандры Пешкавай, роднай сястры жонкі А. М. Горкага, быў асабліва блізкі з Максімам Горкім у сваёй дружбе. Гэты образ натхніў М. Багдановіча на асобны раздзел у яго «Вянку», які так і называўся — «Мадонны». Перад жанчынай як носьбітам вышэйшых ідэалаў — мацярынства, духоўнай прыгажосці і непаўторнай у сваім харастве дзяяцкасці, душэўнай шчодрасці, самаахвярнасці дзеля роду чалавечага — перад усім гэтым нізка схіляў голаў Максім Багдановіч, самы найвялік-

шы ў нас ва ўзнясені паэтычнага вобразу жанчыны. Вобразы мадонны сцярджалі для паэта, што прыгажосць і дабро на свеце вечныя. І як мог не верыць Багдановіч у перамогу справядлівасці і праўды, калі краса і дабро вечныя!..

І разам з тым пышчотны сын, замілаваны паклоннік мадоннаў, стаў стваральнікам вобразу непакорнага бунтарнага Максіма ў пазме «Максім і Магдалена», герайчнага, самаахвярнага Страцім-лебедзя — у баладзе «Страцім-лебедзь», набатнага, глыбокапатрыятычнага верша «Пагоня». Імі ён заклікаў да актыўнай, непасрэднай барацьбы за волю, праўду, красу, дабро.

І роднай сям'і не заўсёды ўдавалася зразумець М. Багдановіча ў яго захапленні беларускай паззіі. І, такім чынам, можна гаварыць, што ён шмат у чым адчуваў сябе на свеце адзінокім. Падкрэслім гэта зноў — перш за ўсё жанчыны аказваліся поруч з ім у яго адзіноцтве, перш за ўсё яны яго разумелі, падтрымлівали. Сярод іх была і родная цётка Багдановіча, хросная маці. Да ведаўшыся пра захапленне свайго пляменніка паззіі, яна стала на свае гроши выпісваць яму «Нашу ніву», дзе друкаваліся Янка Купала, Якуб Колас. Была і стрыечная сястра Аня Гапановіч. Яна, хоць і не адказала ўзаемнасцю на каханне паэта, але перакладзенія ім спецыяльна для яе вершы — зборнічак на рускай мове «Зеленя», прыняла ўсё ж з прызнаннем. Была дачка вядомага дарэвалюцыйнага пісьменніка Ядвігіна Ш. В. Лявіцкай, з якою доўгі час перапісваўся паэт. Была Зоська Верас — Людвіка



Антонаўна Сівіцкая, з якой паэт пазнаёміўся ў каstryчніку 1916 года ў Мінску і якая сёння з'яўляецца аўтарам цікавых успамінаў пра тыя апошнія пяць месяцаў, якія паэт правёў у Мінску...

Зорка Венера ўзышла над зямлёю,  
Светлыя згадкі з сабой  
прывяла...  
Помніш, калі я спаткаўся з табою,  
Зорка Венера ўзышла.

У журботнай летуценнасці, з успамінамі пра самае светлае спяваем мы сёння гэтыя Багдановічускія радкі. Яны — признанне ў любові, паэта падзяка за светласць душ усім тым, хто быў на яго шляху — і перш за ўсё признанне, падзяка вам, жанчыны! Зорка Венера — зорка паэта нязгасна гарыцы на небасхіле беларускай паззіі. Яна ўзгараеца перад усё новымі пакаленнямі людзей — і чаруе, і радуе, і натхніе!

Алег ЛОЙКА

## ЦЁЦЯ УЛАДЗЯ

цыя Буйло, адна з вучаніц Эміліі Станкевіч, — з глыбокай любоўю і пашанай успамінаю маю лагодную і строгую, добрую і патрабавальную настаўніцу». Пра першую сустрэчу з дачкой сваёй настаўніцы Уладзіславай Станкевіч Канстанцыя Буйло ўспамінае: «...Я ўбачыла ў садку, пад расцвіўшымі яблынямі, прыгожую маладую дзяўчыну ў доўгай цёманай сукенцы, з іскрыстымі блакітнымі вачымі, з ясным ружовым тваром, з доўгімі, амаль да кален, тоўстымі, пышнымі залатымі косамі. Ой, і прыгожай на дзіва была тады Уладка! Дзяўна гарманіравала яе краса з гэтымі расцвіўшымі яблынямі... Яна была спакойная, простая, лагодная і нейкая незвычайна чулая. Я не помню, каб мне калі ў жыцці было з кім так лёгка і добра з першай

хвілі знаёмства. Мы адразу заўгарылі так, быццам былі знаёмы даўно».

Уладзіслава Францаўна Луцэвіч і Канстанцыя Антонаўна Буйло.



Простая беларуская дзяўчына атрымала экстэрнам сярэднюю адукацыю ў Вільні, скончыла двухгадовыя педагогічныя курсы ў Варшаве, а з 1915 год працуе настаўніцай выхавальніцай дзіцячых установ у Вільні, якія падпарадкоўваліся так званаму «Таварыству апякунства над беднымі». Адначасна Уладзіслава Францаўна ўдзельнічала ў нелегальных школьніх гуртках для рабочай моладзі на беларускай і польскай мовах, за што двойчы (у 1909 і 1911 гадах) прыцягвалася да судовай адказнасці. Піша вершы і друкуе іх пад псеўданімам «Владычанка».

У той час у Вільні адчуваўся бурны імпульс жыцця. Беларусь аббуджалася. Выходзіла газета «Наша ніва», існавалі «Беларуское выдавецтво таварыства», кнігарня, выдавалася сельскагаспадарчая газета «Саха», настаўнікі і студэнты распаўсюджвалі беларускую



«Антра  
кінафильма  
Цыт». Кадр

«Белая птушка з чорнай метнай» — новая кіноляровая шырокофарматная мастацкая кінастужка, яна паставлена рэжысёрам Юрыем Ільенкам на Кіеўскай кінастудыі імя А. П. Даўжэнкі.

У аснову фільма пакладзены лёс беднай буднінскай сям'і Званароў. Вельмі не праста складаюца адносіны паміж блізкімі па крыві, але да-

лёнімі па выбары сваёй мэты людзьмі.

У галоўных ролях зды-  
маліся Іван Мікалайчук,  
Наталля Наум, Ларыса  
Кадачнікова, Багдан Ступан,  
Аляксандар Плотні-  
кай, Юрый Мікалайчук.

На VII Маскоўскім між-  
народным кінафестывалі  
фільм «Белая птушка з  
чорнай метнай» удастое-  
ны Залатога прыза,

\*  
Выпуснаеца на экраны рэспублікі новая мас-  
тацкая кінастужка «Антра-  
цыт», створаная на кі-  
настудыі «Масфільм» па  
сцэнары Эдуарда Вала-  
дарскага. Вось што рас-  
казвае пра гэтую карціну  
рэжысёр - пастаноўшчык  
Аляксандар Сурын:

— Наш фільм прысвя-  
чаны аднаму дню жыцця  
шахцёрскай брыгады. Ён  
задуманы як рад кінана-  
вел. Кожная з іх расказ-  
вае пра аднаго з шахцё-  
раў. У той дзень, калі  
брыйгода рыхтуеца па-  
ставіць новы рэкорд,  
прыезджае вызвалены з  
турмы член брыгады Мі-  
калай Міронав. У свой  
час праз яго нядбайнасць  
загінуў бацька брыгадзі-  
ра Генадзя Глухойснага.  
Шахта — адзіная надзея  
Міронава, без брыгады ён  
не ўляяе жыцця. Лёс гэ-  
тага чалавека выра-  
шаецца ў вострай прын-  
циповай спрэчцы паміж  
брыйгадзірам Глухойсні-  
м і партగрам шахты Жур-  
баком.

Шэсць кінанавел, якія  
складаюць фільм, — гэта  
шэсць чалавечых лёсаў і  
характараў. Наша мэта  
паказаць, як у вострых

канфліктах і сутыкнен-  
нях цементуеца працоў-  
ныя калектывы.

Галоўныя ролі выкон-  
ваюць Раман Грамадскі,  
Юрый Назараў, Аляксандр  
Збруеў, Жана Пра-  
харэнка, Уладзімір За-  
манскі.

\*

Новая кіяровая двух-  
серыйная шыроказіран-  
ная мастацкая кінакарці-  
на «Дзясніца вялікага  
майстра» пастаўлена рэ-  
жысёрам В. Табліашвілі і  
Д. Абашыдзе на кінасту-  
дыі «Грузія-фільм» павод-  
ле матываў аднайменна-  
га рамана Канстанціна  
Гамсаходрыя. Яна пры-  
свячана будаўніку храма  
Святых апосталаў — выдатна-  
му дойліду Арсанідзе. На  
фоне вострых сацыяль-  
на-палітычных супярэч-  
насцей важнага перыяду  
грузінскай гісторыі, які  
адносіцца да XI стагод-  
дзяя, разгортаеца глыбо-  
кі канфлікт мастака з  
часам. Жыццё Арсанідзе  
паказана як трагедыя вя-  
лікага мастака і грама-  
дзяніна ва ўмовах феа-  
дальні-манархічнай ты-  
раніі. Фільм жыве пера-  
клікаеца з сучаснасцю,  
уводзіць у кола агульна-

друкаванае слова. Актыўісткай у гэтай пачэснай справе была Уладзіслава Францаўна.

У Вільні адбылася першая сустрэча Уладзіславы Францаўны з вядомай беларускай паэтэсай Цёткай (Алаізай Пашкевіч), тут яна яшчэ больш пасябра-  
вала з Канстанціем Буйло, па-  
знаёмілася з Максімам Багдановічам і Сяргеем Палуяном, Змітраком Бядулем, тут упер-  
шыню сустрэлася з Янкам Купалам.

Было гэта ў 1912 годзе. Аб першай сустрэчы Уладзіслава Францаўна з хваляваннем рас-  
казала наведвальнікам музея Янкі Купалы:

«Першая мая сустрэча з Янкам Купалам адбылася ў Вільні, у Беларускай кнігарні, па Завальнай вуліцы, 7. Даведаўшыся, што Янка Купала знаходзіцца там, нас чалавек 10—15, у тым ліку Цётка, Ядвігін Ш., Бядуля і іншыя, пайшлі яго пабачыць...» І з гэтай першай сустрэчы Уладзіслава Францаўна «з маладосці ў глыбокую ста-  
ласць з родным Янкам ішла крок у крок».

Трыццаць чатыры гады — такі педагогічны стаж Уладзіславы Францаўны. Трыццаць чатыры гады штодзённых клопатаў і хваляванняў, радасцей і пера-  
мог. Любімага занятку — рабо-  
ты з дзецьмі — яна не пакідала ўсё жыццё. Дзе б ні былі яны з Купалам (пажаніліся ў 1916 годзе): у Маскве, Вільні, Палацку, Смаленску, Мінску — Уладзіслава Францаўна аддавала свае сілы і ўменне выхаванню маладога пакалення. Да-

школьны інспектар, педагог-вы-  
хавацель паказальнага дзіцячага сада № 8 у Мінску, педагог-  
метадыст у Мінскім Палацы піянераў, літработнік дашколь-  
нага радыёвяшчання Беларус-  
кага радыё... А колькі падрых-  
тавана і выдадзена ёю кніжак для дзяцей! У 1928 годзе Беларускае дзяржжаўнае выдавецтва выпускае апрацаваную Уладзі-  
славай Францаўнай казку «Як жабы абараніліся ад бусла», у 1938 годзе выходзяць зборнік «Народныя дзіцячыя песенькі»,  
казка «Пых». У 1940 годзе Уладзіслава Францаўна Луцэвіч складае і выдае «Зборнік вер-  
шаў для дашкольных установ».

1941 год. Вялікая Айчынная вайна. Вораг набліжаўся да Мінска. Уладзіслава Францаўна і Янка Купала вымушаны былі пакінуць родную Беларусь. Жудасці, пакуты людскія, якія яны бачылі на сваім шляху з Мінска, да глыбіні душы ўзрушылі Янку Купалу. І ў гэты час Уладзіслава Францаўна знаходзіць у сабе сілы, каб падбадзё-  
рыць і заспакоіць свайго мужа. Тут ёй дапамагла і сама Маско-  
ва, якую Купала вельмі любіў, бо яна заўсёды ўзнімала яго настрой, працаздольнасць. Ён піша артыкулы, вершы, поўныя гневу і нянявісці да ворага-чужынца, выступае на 1-м Усеславянскім мітынгу. А Уладзіслава Францаўна прыме самы актыўны ўдзел у рабоце маскоўскай супрацьпаветранай абароны. Нясе начныя дзяжурствы і за-  
сябе і за Янку Купалу.

Яе кіпучая натура шукала актыўнай дзейнасці, працы на ка-

рысць абароны. Яна не магла сядзець без справы, такі ў яе характар.

Фашысты рваліся да Масквы, бамбёжкі амаль не спыняліся. Купала з Уладзіславай Францаўнай пераезжала ў Казань. Нават у гэтыя суроўыя дні, знаходзячыся за межамі Беларусі, у рабочым пасёлку Печышчы пад Казанню, Уладзіслава Францаўна не разлучаецца з дзетварой, працуе ў дзіцячых установах. Наладжвае сувязь з пляменнікамі Купалы, якія знаходзяліся ў эвакуацыі і на фронце, падтрымлівае іх матарльна і матэрыйльна. Вядзе перапіску з блізкімі і сябрамі Янкі Купалы.

І раптам прыйшла вестка аб заўчастнай смерці Янкі Купалы, самага блізкага чалавека. Гэту вялікую страту было вельмі цяжка перажыць. Але яна трymалася мужна, як заўсёды ў цяжкія мінuty жыцця. У жалобных дні Уладзіслава Францаўна не аставалася адна. Побач з ёю былі беларускія пісьменнікі, сябры яе і Купалы. Яны і дапамаглі ёй выстаяць, перажыць жыццё купалаўскому сло-  
ву, захаваць яго спадчыну для пакаленняў.

Якуб Колас у пісьме ад 8 жніўня 1942 года пісаў Уладзіславе Францаўне: «Ад усяго сэрца выказваю Вам маё сардэчнае спачуванне ў Вашым вя-  
лікім горы — гаруем усе мы». А ў наступным пісьме Якуб Ко-  
лас раіць Уладзіславе Францаў-  
не: «...Ды трэба ўсё ж узяць  
сябе ў рукі і пагадзіцца з фак-

там, супраць якога мы быссільны. Сваё жыццё да канца пры-  
свяціце памяці дарагога для Вас і для нас усіх чалавека і  
дбала збірайце і захоўвайце ўсё, каб паўнай захаваць для патомкай вялікага песняра...» Сваю дапамогу прапанаваў у пісьме Аляксандар Фадзееў. А Міхась Лынъкоў ужо клапаціўся аб выданні зборніка Купалы, які выйшаў на рускай мове ў 1943 годзе.

І які цяжка было перажы-  
ваць гора вялікай страты, Уладзіслава Францаўна дзякуючи падтрымцы сяброў знайшла ў сабе сілы, каб збіраць для на-  
шчадкаў спадчыну Янкі Купалы. Яна — адказны сакратар камісіі па ўвекавечненні памяці Янкі Купалы пры Акадэміі навук БССР (1943—1945), затым (1945—1960) дырэктар Літара-  
турнага музея Янкі Купалы.

Уладзіслава Францаўна пача-  
ла збіраць ўсё, што магло ад-  
люстроўваць жыццёві і твор-  
ческія шляхі Я. Купалы. Шукала ру-  
капісы Янкі Купалы і знаходзі-  
ла іх — у Вільні, Кіеве, Днепра-  
пітровску, у рэдакцыях газет і часопісаў, у прыватных асоб. Звярталася да сяброў Купалы за пісьмамі, за яго кніжкамі — бо ўсё, што было ў іх до-  
ме ў Мінску, згарэла ў першыя дні вайны. На яе покліч адгукну-  
ліся пісьменнікі з розных куткоў нашай краіны.

Уесь жар свайго клапатлі-  
вага сэрца, усю сваю душу ад-  
дае яна справе ўвекавечання  
памяці паэта, стварэнню Літара-  
турнага музея Янкі Купалы. Па-  
крупіцы яна збірала экспанаты

чалавечых праблем. Ён кая кінастужка «Гэтая пралятая пакорлівасць» творчага генія чалавека, вернасць айчыне.

У галоўных ролях выступаюць Атар Мегвінетухуцэсі, Соф'я Магалашвілі, Вако Гадзіяшвілі, Анакій Васадзе.

\*

Каляровая літоўская шыроказранная мастац-

створана рэжысёрам Альгірдасам Даусам падле матываў кнігі класіка літоўскай літаратуры Юзаса Тумаса-Вайжантаса «Дзядыкі і ўніцтва».

І яшчэ адна новая работа літоўскіх кінематографістаў—мастакія кінанакарціна «Камень на камень». Аўтары сцэнарыя

Р. Вабалас і П. Яцкявічус, рэжысёр—пастаноўшчык Раймондас Вабалас. У ім уласнікаўшыца падзеі далёкага мінулага ў Літве, жорсткі час прыгоніцтва.

\*

Будуць дэмманстраціяцца новая мастакія кінастужка «Два дні цудаў»

вытворчасці Маскоўскай тутупрацоўніка крымінальнага следства.

\*

З замежных кінафільмаў можна будзе прагледзецы: «Капітан Корда» (Чехаславакія), «Веласіпедысты» (Югаславія), «Хлопчыкі з вуліцы Пала» (Венгрия), «Пан Крушу ў Нью-Йорку» (Францыя).

Р. КРОПЛЯ



Кадр з кінафільма «Камень на камень».



Кадр з кінафільма «Камень на камень».

будучага музея, кожны аркуш і кожны радок твораў Купалы.

А ў верасні 1945 года былі ўжо наведальнікі. І гэта быў плён клопатаў Уладзіславы Францаўны і першых супрацоўнікаў музея—Алесі Александровіч і паэта Валянціна Таўлая. Усё, што было звязана з імем Янкі Купалы, цікавіла і турбала руплівую гаспадыню музея. Яна арганізоўвала вечары памяці Янкі Купалы, купалаўскія чытанні, гутаркі, наладжвала ў калгасах сустэрэчы, канцэрты. Гэта пры яе дапамозе выйшла ў свет шасцітомнае выданне збору твораў Янкі Купалы. Уладзілава Францаўна ўваходзіла ў склад рэдакцыйнай калегіі гэтага і наступнага выдання АН БССР. Вялікую працу прарабіла яна, каб тое, што сабрана ў музеі, было не толькі ашчадна захавана, але і стала здабыткам даследчыкаў прывывучэнні жыцця і творчасці Янкі Купалы. Яна з'яўляецца аўтарам цэлага шэрагу артыкулаў і ўспамінаў пра Янку Купалу, Змітрака Бядулю, Цётку, Яна Райніса і інш. Вусныя і пісмовыя ўспаміны ўсіх Уладзі да-паўнялі і паширалі нашы ўяўленні аб Купалу, абытм асяроддзі, у якім рос і мужнені ёго талент. Сваёй дзейнасцю Уладзілава Францаўна прадаўжала вялікую справу народнага песняра.

«Пры сустэрэчах з гэтым цудоўным чалавекам,—успамінае народная артыстка СССР Л. П. Александроўская,—прападалі і стомленасць і дробяз-

ныя клопаты, заўсёды ўзнікала жаданне жыць у поўную сілу, яшчэ больш настойліва і ўпарта працаўца». Пра выключную абавязальнасць Уладзіславы Францаўны гаварылі ўсе, хто хоць аднойчы з ёю сустэрэўся.

І дзе б яна ні была, куды б ні езділа: ці то да ўкраінскіх сяброў, ці ў братнюю Літву, ці ў Польшчу, на Беласточчыну,—усюды яна ачароўвала людзей сваёй весялосцю, энергіяй, душэўным харастром. «Было ў ёй нешта рэдкае, што абуджае сімпатию адразу»,—пісалі пра неё польскія знаёмыя.

Здароўе Уладзіславы Францаўны ўсё горшала і горшала, але ўсе думы яе былі аб музейнай працы. Як размясціць новую экспазіцыю музея ў новым памяшканні, што новае адлюстраваць у гэтай экспазіцыі—гэтымі хваляваннямі жыла яна да апошняй мінuty свайго жыцця. Пасля працоўнага дня ў музеі, прыйшоўшы дадому, яна працягвала вялікую работу з прыхільнікамі творчасці Янкі Купалы, да позней ночы, схіліўшыся над пісьмовым столом, адказвала на пісьмы. А яны цяклі ўсе сцілую кватэру з усіх куткоў Савецкага Саюза. Пісалі школьнікі, настаўнікі, студэнты, калгаснікі і рабочыя—усе, каго хвалявала неўміруча слова Янкі Купалы.

У пісьмах да яе былі і падзяка, і просьба даць параду, і неабходнасць адчуць падтрымку, і захапленне яе ўменнем жыцця і працаўца. «У Вас, драгая Уладзілава Францаўна,—

пісаў народны паэт Латвіі Ян Судрабкалн,—мы навучыліся многім добрым рэчам,—весела і нястомна працаўца, быць маладымі наперакор гадам, усё аддаваць адной высокай мэце».

Па ўсёй Беларусі, у розных галінах народнай гаспадаркі і культуры працујуць людзі, якіх у маленстве выхоўвалі яе пяшчотныя руки. Шмат цёплых слоў атрымлівала яна ад тых, каго ўпершыню знаёміла з хараством беларускага краю, ад тых, каго яна выводзіла ў жыццё. Яны, як і ўсе яе сябры, знаёмыя, любоўна называлі Уладзілаву Францаўну «Наша ўсёцца Уладзія». Так яе называлі і дзеці і дарослыя, нават яе аднагодкі. Яе любілі і паважалі ўсе.

Пісьменнікі Беларусі і іншых брацкіх рэспублік высока цанілі Уладзілаву Францаўну як добра га знату і нястомнага праагандыста беларускай літаратуры. Цаніў яе плённую дзейнасць і наш савецкі ўрад. Два ордэны «Знак Пашаны», медалі, граматы, званне заслужанага дзеяча культуры БССР—такое прызнанне працы гэтага энтузіяста народнай асветы і беларускай культуры.

Больш дзесяці гадоў мінула з таго часу, як не стала Уладзілавы Францаўны. Але пройдуць яшчэ дзесяці гадоў, а яна па-ранейшаму будзе крочыць побач з незабыўным Янкам Купалам у вечнасць, у жыццё.

Я. РАМАНОЎСКАЯ

Што можа быць большай узнагародай для чалавека, як не ўсведамленне, што ён штосьці прынёс для грамадства!

М. I. Калінін

Ніводная справа не стамляє так, як безрабоцце.

Руская прыказка

Бяздзейнае жыццё не можа быць чыстым.

А. П. Чэхаў

Можа быць дружба без канхання, але нікчэмнае тое канханне, у якога няма дружбы.

М. Астроўскі

Трэба любіць тое, што любіш, і тады праца—нават самая грубая—увышаецца да творчасці.

М. Горкі

Ніякая знешняя прыгажосць не можа быць поўнай, калі яна не ажыўлена прыгажосцю ўнутранай.

В. Гюго

Для таго, каб зразумець іншага, трэба самому перажыць шмат. Чалавек, які сам не перажываў моцных эмоцый, сам не думаў,—не зразумее і іншага.

Н. К. Крупская

Усе перамогі ў жыцці пачынаюцца з перамогі над самім сабой.

Народная мудрасць

Трэба вучыцца ў школе, але яшчэ больш трэба вучыцца пасля выхаду са школы.

Д. Пісараў

Шчасце людзей у жыцці, а жыццё ў працы.

Л. М. Талстой

## Мама, пачытай!

Станіслаў ШУШКЕВІЧ

### Жук-вартаўнік

Ноччу Жук сагнуўся ў крук,  
Ды не спіць сабака Жук.  
Дом і двор вартуе ён,  
Як хто шасне ля вакон —  
Брэша моцна, на ўвесь голас,  
Аж дрыжыць усё наўкола.  
Жук бадзёры, смелы, вёрткі,  
Ён сарве зладзею порткі,  
Ён бадзягу зваліць з ног  
І не пусціць на парог.  
Днём ён любіць расцягнуцца  
У сваёй прасторнай будцы,  
На саломе моцна спіць.  
Просім Жука не будзіць.



Ніна ГАЛІНОЎСКАЯ

### Ліса і Зай

За лісой спяшае Зай:  
— Ліска, ліска, пачакай.  
Дзе ты рана так была?  
— Ды іду сабе з сяла.  
— Ліска, ліска, што ў мяшку?  
— На бліны нясу муку.

— Дай хоць крышку на кулеш...  
Вельмі хутка ты ідзеш!  
— Бо спяшаюся дахаты...  
А муки не так бацата.  
Тут з мяшку:  
— Ку-ка-рэ-ку-у!  
— Супакой, Ліса, «муку»!



### Вось дык памочніца

Добра нам жывеца з дзедам.  
Я сяджу пасля абеда,  
Мыс посуд дзедка-дзед —  
Смачны быў у нас абед...  
Падмятае дзед падлогу,  
Я стаю каля парогу.  
Дзед нясе прадукты з крамы,  
Побач я бягу таксама.  
Дзед цюльпаны палівае,  
Пра цюльпаны я спяваю.  
Робім мы ўсё з дзедам самі —  
Добра памагаем маме...



### Пасварыліся

Трэніроўка, трэніроўка!  
Зай імчыцца ўслед за воўкам.  
— С-с-с! — гамоняць лыжа з лыжай.  
Горка ніжай, ніжай, ніжай.  
Заяц воўку наўздағон:  
— Тармазі, не ўрэжся ў клён!  
Трэск... і воўк пад клёнам — шмяк!  
— Я ж казаў табе, дзівак!..  
— Ты мне позна крыкнуў, Зай.  
Лыжы мне свае давай!

Ты — нягоднік, шарак,  
Позна крыкнуў назнарок.  
— Што ты, воўк, хіба так можна!  
Ты жартуй, ды асцярожна!  
— Давяраў любому зверу,  
А табе, касы, не веру!  
— Ты не верыш! — і не вер.  
Я скажу табе цяпер:  
Трэба думаць, воўк, самому.  
Будзь здароў, а я — дадому!

# АЛКАГОЛЬ І ПАТОМСТВА

Аднаго разу мне давялося чуць размову некалькіх жанчын.

У адным з харчовых магазінаў маладая кабецина, купляючы прадукты, папрасіла дзве бутэлькі гарэлкі. Бабуля, што стаяла побач, зазначыла, што віно добра для здароўя, яно ўмацоўвае сілы і што добра даваць патрошку віна дзесям.

Між пакупнікамі завялалася размова.

Адна жанчына расказала: яе муж, калі вып'е, таксама паўтарае, што віно карысна не толькі дарослым, але і дзесям. У іх двое сыноў, і дзесят стараюцца ва ўсім пераймаць бацькаў прыклад. Старэйшы сын, школьнік Гена, можа выпіць некалькі чарак віна. І малому Федзю таксама хочацца віна: крычыць, патрабуе. Ну і дасі яму трошкі, каб хаця адчапіцца.

Горка чуць такія размовы! Страшна за гэтых дзесяцей і падлеткаў, за іх здароўе і будучыню. Хіба можна гаварыць пра карысць алкаголю для здароўя? Хіба невядома, да якіх жахлівых вынікаў можа прывесці яго ўжыванне! Мусіць, маці, бабулі і іншыя асобы, якія даглядаюць дзесяцей, мала ведаюць, як шкодна ўпłyвае алкаголь на арганізм дзесяці. Але ж людзям гэта было вядома яшчэ ў далёкія часы. Так, у старажытнай Грэцыі і Рыме мужчынам перад шлюбнай ноччу не дазвалялася піць спіртнога.

Шматлікія даследаванні вучоных пацвярджаюць, што алкагалізм бацькоў цяжка ўпłyвае на здароўе дзесяцей. Жыццё дзесяці пачынаецца значна раней за яго паяўленне на свет. Няма чаго дзівіцца нараджэнню непаўнацэннага дзесяці, калі зачацце адбываюцца перад шлюбнай ноччу не дазвалялася піць спіртнога.

Явіць алкаголь у палавых клетках мужчын і жанчын. І чым хутчэй пасля прыёму віна адбываецца зачацце, тым больш шкодны ўплыў алкаголю на плод.

Якія лёгкадумныя некаторыя звычай! Вясёлыя заручыны, вяселлі, што працягваюцца нярэдка па некалькі дзён, абавязкова суправаджаюцца выпіўкай. Бывае, што шмат п'юць і маладажоны, у нецвяроўзым становішчы на пачынаецца іх шлюбнае жыццё. Над жыццём і здароўем будучага дзесяці навісае пагроза.

Памятайце гэта, маладыя бацькі!

Вядома, што алкаголь аказвае таксічнае ўздзеянне на ўсе органы і тканкі. Аднак не ўсе клеткі пашкоджваюцца адноўлькаў: найбольш адчувальная да шкоднага ўплыву спіртных напіткаў нервовая сістэма і асабліва клеткі галаўнога мозгу. На працягу цяжарнасці атручвальная сіла алкаголю застаецца скрытай, непрыкметнай, але з атручанага зародка развіваецца непаўнацэнны плод. Часам жанчына не можа захаваць цяжарнасць, адбываецца самаадвольны выкідыш.

А якое няшчасце—нараджэнне хворага дзесяці! Такія дзесят слабыя і неожыццяздольныя, адстаюць у фізічным і разумовы姆 развіцці або пакутуюць ад выродстваў.

Можа так пакутуюць толькі дзесят непапраўных алкаголікаў? Магчыма, рэдкія выпіўкі не ўпłyваюць на патомства? Безумоўна, не кожнага, хто выпівае, можна лічыць алкаголікам. Аднак нават умераныя, але сістэматычныя, на працягу доўгага часу, выпіўкі дарослых могуць шкодна ўпłyваць на іх патомства.

Прыкладам можа служыць гісторыя адной сям'і. Маладыя муж і жонка з нецярпіласцю чакалі дзесяці. Нарадзіўся хлопчык, бацькі радаваліся першынцу. Аднак неўзабаве іх напаткала вялі-

кае расчараўванне. Хлопчык рос дрэнна, у яго маленьком тварыку і ў выразе вачэй было штосьці нехарактэрнае для нармальнага дзесяці. Ен то грымаснічаў, то вымаўляў нечленападзельныя гукі. Не мог хадзіць, гаварыць, самастойна есці. Не раз бацькі звярталіся да ўрачоў з просьбай памагчы дзесяці. Абледавалі бацькоў. Аказалася, што яны здаровыя, тут як быццам няма прычыны для нараджэння такога непаўнацэннага дзесяці. Але высветлілася, што бацька кожны выхадны, а іншы раз і ў будні дзень з сябрамі п'е спіртное, як ён сам кажа, «ва ўмеранай колькасці», жонка таксама ад кампаніі не адстае. Гэтыя выпіўкі, нявінныя з пункту гледжання мужа і жонкі, і з'явіліся прычынай нараджэння такога дзесяці.

Калі цяжарная жанчына выпівае, то праз 10—15 мінут алкаголь паяўляецца ў сасудах плода. Найбольшую шкоду наносіць алкаголь у першыя тры месяцы цяжарнасці, калі адбываецца працэс фарміравання органаў будучага дзесяці. Вялікая небяспека яму пагражае, калі жанчына п'е сістэматычна. Але і невялікія дозы алкаголю таксама неабыкавыя для плода. Цяжарная жанчыне нельга піць не толькі гарэлку і віно, але нават піва. Гэтая забарона датычыць і жанчын, якія кормяць, бо алкаголь пранікае ў малако.

У медыцынскай літаратуре апісана шмат прыкладаў, калі ў пітушчых маці або карміліц вырасталі непаўнацэнныя дзесяці. Вядомы выпадкі цяжкага атручэння грудных дзесяцей малаком маці, якая выпіла піва.

Бытуе забабон, быццам ужыванне піва павялічвае колькасць малака ў жанчыны, якая корміць грудзьмі. Аднак гэтага рабіць нельга, бо алкаголь паступае ў арганізм дзесяці і наносіць яму шкоду. Дзесяці робіцца неспакой-

нае, часам у яго могуць з'явіцца сутаргі. Апрача таго, малако гэтай жанчыны набывае спецыфічны пах і дзіця нярэдка адмаўляеца ад грудзей.

Расказываючы ўсё гэта маладым людзям, я іншы раз чуў пярэчанні. Некаторыя прыводзілі прыклады, калі нават пры вялікім і частым ужыванні бацькамі алкаголю дзесяці нараджаліся здаровымі і вырасталі паўнацэннымі і добрымі людзьмі. Цяпер даказана, што алкагалізм па спадчыне не перадаецца. Праўда і тое, што шкодны ўплыў алкаголю не заўсёды закранае плод. Але хіба можна падвяргаць небяспечны сваё будучае дзесяці і разлічваць на шчаслівую выпадковасць?

Зусім недапушчальна даваць алкаголь, хоць бы і ў нязначных колькасцях, дзесям. Бацькі часам памылкова лічаць, што дзесяці пры некаторых захворваннях павінны атрымліваць у якасці лекавага сродку віно, напрыклад, кагор, партвойн, з дня на дзень даюць маленьком дзесям пры лёгкіх расстройствах стрававання віно або дадаюць канъяк да вады, малака. І наносяць здароўю дзесяцей вялікую шкоду.

Адчувальнасць маленьких дзесяцей да алкагольнага яду надзвычай высокая. Дзесят, якім даюць віно, піва, робяцца зласлівыя, неспакойна спяць, хутка стамляюцца, ім часта баліць галава. Можа развіцца і значна больш цяжкае захворванне—эпілепсія.

Злоўживанне алкаголем штурхает моладзь да заўчастнага палавога жыцця і да выпадковых палавых зносін. Вялікі працэкт злачынстваў звязаны з п'янствам.

З алкагалізмам неабходна настойліва і ўпарты змагацца, сурова караць, хто садзейнічае п'янству непаўналетніх, каленчык жыццё дзесяцей.

Л. ЛАМАКА,  
ст. навуковы супрацоўнік,  
кандыдат медыцынскіх навук

# КУДІНАРЫЯ

## ГУЛЯШ З ЯЛАВІЧЫНЫ

Нарэзаць невялікім кавалачкамі 1 кг ялавічыны (мякаці), пасаліць, добра пасыпаць чорным перцам і абсмажыць у  $\frac{1}{2}$  шклянкі тлушчу. Затым тлушч зліць, а мяса заліць гарачай вадой і варыць. Падсмажыць у тлушчы 5 столовых лыжак мукі, пакуль не падрумяніцца, развесці мясным булёнам і, калі спатрэбіцца, даліць яшчэ вады. Гэтым вадкім соусам заліць мяса, пасаліць па смаку і даварыць на сярэднім агні да поўнай гатоўнасці.

Падаваць з варанай або смаজанай бульбай.

## ЦЯЛЯЧАЯ ГРУДЗІНКА

2 кг цялячай грудзінкі, 5 яек, 100 г масла,  $1\frac{1}{2}$  шклянкі сухароў, 4 столовыя лыжкі дробна нарэзанага зяленіва пятрушкі, соль і цукар, 1 столовую лыжку масла.

Грудзінку памыць, надрэзаць плеўкі па рэбрах. Масла расцерці дабяла, паступова дадаючы па аднаму жаўтку. Пышную масу перамяшаць з зяленівам пятрушкі, дадаць два пасечаныя крутыя яйкі. Яечныя бялкі

збіць на густую пену, дадаць 1 столовую лыжку цукру, збіваць яшчэ некалькі мінут, перамяшаць з масай. Дадаць сухары і пасаліць па смаку. Прыгатаванай начынкай запоўніць адтуліну ў грудзінцы і зашыць. Змазаць паверхню грудзінкі маслам, паставіць у нагрэту духоўку і запячы. Калі грудзінка злёгку падрумяніцца, пасыпаць соллю і абпрыскаць вадой. Готовую грудзінку астудзіць і нарэзаць на лустачкі. Пакласці на блюда, абласці салатай з зялёнага гарошку, упрыгожыць чырвоным перцам і зяленівам пятрушкі.

## МАЛАДАЯ ЯЛАВІЧЫНА ТУШАНАЯ

Нашпігаваць зубкамі часнаку 1 кг маладой ялавічыны, пасаліць, нацерці молатым чорным перцам і абсмажыць з усіх бакоў у  $\frac{1}{2}$  шклянкі тлушчу. Дадаць 3 цыбуліны, нарэзаныя колцамі і злёгку абсмажаныя. Уліць шклянку гарачай вады, пакласці 1 лаўровы лісток, 1 чайнью лыжку чорнага перцу і тушиць. Готовае мяса нарэзаць на кавалачкі і заліць працэджаным соусам, дадаўшы 3—4 ста-

ловыя лыжкі кіслага малака і 1 чайнью лыжку сметанковага масла.

Падаваць з бульбяным пурэ.

## КРУТОНЫ З ВЯНДЛІНАЙ І СЫРАМ

Нарэзаць тонкімі лустачкамі белы хлеб і зрэзаць скарынку. Намазаць сметанковым маслам, пакласці зверху па кавалачку вяндліны і сыру. Пакласці крутоны на змазаную маслам бляху і запякаць у гарачай духоўцы на працягу дзесяці мінут.

Гарніраваць нацёртай на тарцы морквой з сельдэрэзем, запраўленай алеем і сокам лімона з дабаўленнем солі і перцу.

## РУСКІЯ ПІРАЖКІ

Замясіць цеста з 1 кг мукі, 30 г дрожджаў, 2 шклянкі цёплай вады або малака, 2—4 столовых лыжак сметанковага масла, адной столовай лыжкі цукру і чайнью лыжкі солі. Цеста паставіць у цёплае месца, каб яно падышло, пасля крыху памясіць рукой і зноў даць яму падысці.

Готовае цеста раскачаць пластам таўшчынёй  $\frac{1}{2}$  сантиметра і выразаць з яго кружкі з дапамогай тонкай шклянкі. У сярэдзіне кожнага кружка пакласці начынку і зашыпніць піражкі. Готовыя піражкі пакласці на змазаную маслам бляху на некаторай адлегласці адзін ад аднаго і выпякаць ваўмерана гарачай духоўцы.

## АЛАДКІ-ПІРАЖКІ



З цёплага малака (30—35°), дрожджаў, пшанічнай мукі прыгатаваць рошчыну. Па смаку пасаліць. Паставіць яе ў цёплае месца. Калі рошчына добра падымецца, узяць яе асцярожна лыжкай, каб не змяшаць пену, і пакласці на гарачую патэльню з маслам. На кожную аладку пакласці крыху якога-небудзь фаршу і заліць зверху другой лыжкай цеста. Падсмажыць з ободвух бакоў у масле да ўтварэння румянай скарынкі.

Для фаршу можна ўзяць варэнне, павідла, рыс або яблыкі.

Рысавы фарш рыхтуюць так. Рыс адварваюць да мяккасці, змешваюць з дробна пасечанымі крутымі яйкамі і разагрэтым сметанковым маслам. Соль па смаку. Замест яек у фарш можна дадаць вараныя дробна пасечаныя баравікі, змяшаўшы іх з дробна пасечанай і падсмажанай у масле рэпчатай цыбуляй.

Фарш з яблыкаў. Яблыкі (выразаўшы зярніты і сарцевіну) націраюць на тарцы з буйнымі адтулінамі, змешваюць з цукровым пяском, ставяць на агонь і, зредку памешваючы, награюць, пакуль яблыкі не зробяцца мяккімі. Калі яблычнае пурэ астыне, яго кладуць у піражкі.

На цеста: 3 шклянкі малака, 40—50 г дрожджаў, 5—6 шклянкі пшанічнай мукі, соль па смаку.

На рысавы фарш: 1 шклянку рису, 5 яек або 10 шт. вараных грыбоў, 100 г сметанковага масла (разагрэтага), соль па смаку.

На яблычны фарш: 1 кг яблыкаў, 1 шклянку цукровага пяски.

## ПІРОГ З ГРЭЦКІМ АРЭХАМІ



Яечныя жаўткі расцерці з цукровым пяском, дадаць здробненія грэцкія арэхи, уліць збітую ў пену яечныя бялкі, усыпаць прасеянную пшанічную муку і замясіць цеста. Паддзяліце яго на дзве аднолькавыя часткі і з кожнай сфермуйце праснак. Выпякайце іх у духоўцы. На выпечаны праснак пакласці начынку, а зверху накрыць другім выпечаным праснаком.

Для начынкі цукровы пяскок расцерці з яечнымі жаўткамі, дадаць здробненія грэцкія арэхи і міндалі і уліць збітую ў густую пену яечныя бялкі. Гэтую сумесць праварыць на слабым агні, пакуль яна не заўгсце. Сумесь астудзіць.

Пірог падсушыць у духоўцы на працягу 10—15 мінут.

Для цеста: 1 шклянку цукровага пяски, 9 яечных жаўткоў, 200 г грэцкіх арэхаў (ачышчаных), 9 яечных бялкоў,  $\frac{1}{2}$  шклянкі пшанічнай мукі.

Для начынкі: 50 г грэцкіх арэхаў (очышчаных), 50 г міндалю, 1 шклянку цукровага пяски, 3 яечныя жаўткі, 1 яечны бялок.

## КАНСУЛЬТАЦЫЯ ЮРЫСТА

Я загадчыца склада на базе гародніны, маю дваіх блізнят узростам па 4 месяцы. Калі нарадзіліся дзесяці, мяне перавялі на іншую работу, якая аплачваецца ніжэй. Ці захоўваецца за мной і на працягу якога часу сярэдні заработка у сувязі з прападом на іншую работу? Які дадатковы перапынок для кармлення дзяцей павінны мне прадастаўіць?

г. Гродна.

Маці, якія кормяць грудзьмі, і жанчыны, якія маюць дзяцей ва ўзросце да аднаго года, у выпадку немагчымасці выканання ранейшай работы пераводзяцца на іншую пасаду. Але за імі на ўвесе час кармлення дзіцяці або пакуль яно не дасягне ўзросту аднаго года, захоўваецца сярэдняя зарплата па ранейшай работе (артыкул 70 Асноў заканадаўства Саюза ССР і саюзных рэспублік аб працы).

Маці, якія кормяць грудзьмі, і жанчыны, якія маюць дзяцей ва ўзросце да аднаго года, дадатковы перапынок для кармлення прадастаўляеца не менш адной гадзіны.

А. ХВАСТОЎ,  
кандыдат юрыдычных навук

# КАБ СПАЛАСЯ

Гумарэска

У магазіне было тлумна: Муж і жонка Падалецкія павольна прасоўваліся ўздоўж прылаўка, прыглядаліся да стракатых стаўэтак. Яны збраліся на імяніны да сваёй прыяцелькі Алы Марцынюн — касіркі швейнага атэлье.

— Можа вось гэтую модніцу? — Маргарыта Віктараўна паказала на гуллівае, у мінюсенькай спаднічцы, фарфоравае дзяўчо. — Алачцы спадабаецца.

— Што ж, бадай, падыходзіць. Галоўна таксама ў тваёй прыгажуні сучасная, — прафесіянальна зазначыў Павел Аляксееўч. — Бач, які дагледжаны стажок!

— І аплікацыя на блузцы, быццам у нашым атэлье зробленая! — у захапленні Маргарыта Віктараўна сагнала з твару напускную велічнасць.

— Бяром модніцу. — Павел Аляксееўч па-залівацку кругнуў тонкі наструнены вус. — Ну і нешта трэба такое арыгінальнае, ведаеш, каб ажно!.. Пачанай-пачанай... Латарэйны білет! Пакладзем яго зверху па-

прыгажунія наша, на поўдзень імчыць да Чорнага мора. Хай ёй толькі ўсё добра будзе, хай яе кожны аўтайнспектар мінае. — Падайце мне вунь таго выкручастага. — Павел Аляксееўч паказаў пальцам з вялікім залатым пярсцёнкам на козліка, які выгнуў шыю, наважыўшы бадаца. І да жонкі: — Цана адна.

— Дык то ж, Паўлік, за трыццаць капеек «Масквіч».

— Вот іменна, «Масквіч», — шматзначна заўважыў Павел Аляксееўч, не зірнуўшы нават на жонку. — Загарніце.

Маргарыта Віктараўна хацела інтэлігентна растлумачыць, што непрыстыёна дарыць мілай Алачцы нейкага козліка. Ды падумала; навошта доўга рассусольваць? Рашучасць і націк — вось што патрэбна ў таіх выпадках.

— Латарэйны білет, — запярэчыла яна цвёрда.

— А мяне ж, Маргарыта Віктараўна, нават пры самай хайлай разважлівасці можна зразумець, — сказаў Павел Аляксееўч з сілаватым прыдыхам. — Як думаеш, ці будзе нам спаца, калі Алачка на наш білет «Масквіча» выйграе? — І ўсміхнуўся чароўнай усмешкай.

У Маргарыты Віктараўны было на языку многа розных хуткастэрльных слоў. Але ёй удалося некаторы час памаўчыць, каб ён адчуў, што гаварыць перашкаджаючы ёй крыўда і гней.

Праўду кажуць, добразычлівасць і чорная зайдрасць нярэдка селяцца побач. Маргарыце Віктараўне хацелася яшчэ раз аддацца пачуццям шчырай таварыскасці. Ды ў той жа момант фантазія яе стала ліхаманкава малаўць спансуліўную яўленні. Вось верхівостка Алачка пад'яджае да залітых сонцам блакітных Сочаў. Едзе ў рэстаран «Стары мын», коціць на возера Рыца, красуецца на сваім «Масквічы» на Агурскіх вадаспадах... І ўсё гэта за падараны латарэйны білет коштам у трыццаць капеек...

Маргарыта Віктараўна аж перасмыкнулася — так жыганула яе ад гэтых думак. «Ах жа ж ты, жабяня шыракаротае, — абурылася яна, — бач, яно на Рыцу ды на вадаспады розныя захацела на «Масквічы»... А на карачках па гарах поўзаць з кіем у руках не хочаш? Ідзі ў турысты, а то ёй, бач, падавай «Масквіч» з чужога набытку. А трасцу табе!» Потым, быццам спатыкнуўшыся на гэтых брыдкіх, зласлівых думках, Маргарыта Віктараўна упікнула сябе: сорамна так рабіць, Маргарыта, ты ж інтэлігентны чалавек... Перасільваючы гняткове маўчанне, яна ў трэці раз плюснула далонямі:

— Ах, як я не падумала, даруй мне, Паўлік. Правільна! Гэта ж сапрауды, ці ж нам спалася б? Спрэс трывогі, кашмары мучылі б. Там жа, на тым Каўказе, дарогі — сам д'ябал галаву скруціць. А, не дай божа, сапсуеца руль, ці кола трэсне. — І да прадаўшчыцы: — Падай, мілай, нам таго козліка, ён такі паглядны!

А. КАПУСЦІН

кунка... Сучасна, модна. Упэйнен, імянініца наша будзе задаволена.

І раптам зеленаватыя іскрынкі ўмомант патухлі ў яго вачах, позірк засканаў па сувенірах.


— Ты што? — насцярожылася жонка.

Муж таямніча маўчай.

— Ты што, Паўлік?

— Сёння ў мяне галіўся адзін салідны кліент. Намыльваю яго, а ён і гаворыць: надоечы па латарэйным білеце «Масквіч» выйграў.

— Праўда? Вось каб Алачцы так паshanцавала! — зноў пляснула далонямі Маргарыта Віктараўна. — Уяўляю, як яна,



## КРАСВОРД

Па гарызанталі: 1. Адзінка вагі. 3. Німецкі кампазітар. 6. Курорт у Крыму. 8. Кандытарская фабрыка ў БССР. 9. Беларускі танец. 11. Дарога. 13. Парода сабак. 15. Сталіца азіяцкай краіны. 17. Рака ў Паўночнай Карэі. 20. Пасяленне ў каўказскіх горцаў. 21. Опера А. Даргамыжскага. 22. Частка твару. 23. Музичны твор. 25. Ягда. 26. Горад у Прыбалтыцы. 27. Дзяржава ў Азіі. 29. Назва зборніка вершаў Ул. Дубоўкі. 31. Карціна І. Крамскага. 33. Праграма ўсесаюзнага радыё. 34. Рака ў Пакістане. 35. Празрысты шклопадобны камень.

Па вертыкалі: 1. Месца для лоўлі рыбы. 2. Архітэктурнае збудаванне. 3. Трылогія беларускага празаіка. 4. Німецкі пісьменнік. 5. Лячэбная вада. 6. Герой рамана І. Шамяніна «Сэрца на далоні». 7. Опера Вердзі. 10. Рускі пісьменнік. 12. Дзяржава ў Амерыцы. 14. Горад на Украіне. 15. Персанаж аповесці А. Аўдзененкі «Дунайскія ночы». 16. Аўтар паэмы «Ленін». 18. Вулкан у Японіі. 19. Гераінія п'есы М. Горкага «На дне». 24. Паўвостраў у Азіі. 25. Опера Бізз. 27. Горад у Харкаўскай вобласці. 28. Аповесць П. Галавача. 29. Рака ў Еўропе. 30. Паўвостраў на поўначы СССР. 32. Частка будынка.

Складу В. КАСЕНКА

На першай старонцы вокладкі: авіярамонтны завод. Кандыдат тэхнічных наукаў Зямфіра Сямёнаўна Нініфарава.

Фота Ул. Вяхоткі.

На чацвёртай старонцы вокладкі:

1. Дэталі спартыўнага харектару — адстрочаныя лініі, падрэзы, какеткі, накладныя кішэні, паясы вынарыстоўваюцца ў выхадным адзенні.

3. Ажурная вячэрняя сукенка, звязаная з цёмна-сіняй шэрсці.

2, 4, 5. Паліто нагадвае рускі наожух, аздоблены футрам. Сёлета самае моднае футра — пушыстае.

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія:

М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЁНАВА, В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77. Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара, аддзела прамысловасці — 32-38-14, аддзелаў сельскай гаспадаркі і культуры — 32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. У. Пучынскага.  
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Каэрктар І. Л. Паўлава.

Журнал «Работніца і крестьянка»

на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 19019. Задзялена ў набор 1/XI-71 г. Падп. да друку 26/XI-71 г.

Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Фармат 60×90⅓.

Дадатак — выкрайка. Тыраж 390373 экз. Зак. 554. Цана 15 кап.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецства ЦК КП Беларусі. Мінск.



Мал. А. Чуркіна

Мода



Цена 15 кап.

74995